



ХОЛДИНГ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС

ХОЛДКАБ®

**силовые и контрольные
кабели**

“

соответствуют национальным и международным
стандартам



**[ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ]**

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ БИЗНЕС



**КАБЕЛЬ
БЕЗ ОПАСНОСТИ**
равновесия и надежности

СОДЕРЖАНИЕ

КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОЙ РЕЗИНЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-3 кВ (ХОЛДКАБ® РЗ)	5
Применение	6
Маркообразование	7
Указания по эксплуатации	11
Прокладка и монтаж	13
Требования пожарной безопасности	16
Транспортирование и хранение	17
 КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОЙ РЕЗИНЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-35 кВ (ХОЛДКАБ® РЗ)	18
Применение	19
Маркообразование	20
Указания по эксплуатации	22
Прокладка и монтаж	25
Требования пожарной безопасности	27
Транспортирование и хранение	27
 МАССА КАБЕЛЕЙ	28
 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	62

ХОЛДКАБ®

силовые и контрольные кабели

ТУ 16.К73.163-2017
ТУ 16.К73.164-2017

Кабели ТМ ХОЛДКАБ® соответствуют национальным и международным стандартам.

Кабели силовые на напряжение до 3 кВ соответствуют требованиям IEC 60502-1, кабели контрольные – ГОСТ 26411.

Кабели среднего напряжения по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту IEC 60502-2 и гармонизированным документам HD 620 и HD 605.



**монтаж при температуре
до -40 °С
без предварительного
подогрева**




**стойкость
к агрессивным
средам**



**повышенная
пожаробезопасность**

- **Увеличенная пропускная способность кабеля по сравнению с кабелями типа ВВГ на 15-20 %.** Длительно допустимая температура токопроводящей жилы при эксплуатации составляет 105 °С.
- **Отличные эксплуатационные характеристики при низких температурах до -70 °С.**
- **Монтаж кабелей возможен при температуре до -40 °С** без предварительного подогрева, что позволяет использовать кабель в районах с холодным климатом.
- **Повышенная стабильность работы кабеля** высокая стойкость резины к влаге устраняет риск ионизационного пробоя изоляции.
- **Кабели допускаются к прокладке во взрывоопасных зонах всех классов.**
- **Допустимая температура кабеля при КЗ составляет 250 °С,** что значительно повышает надежность всей кабельной системы.
- **Повышенная гибкость кабеля** упрощается монтаж кабеля в стесненных условиях.
- **Эксплуатация кабеля при повышенных вибра нагрузках** возможность подключения к двигателям, насосам.
- **Кабели соответствуют требованиям всех категорий ПРГП, в том числе и ПРГП I** объем горючей массы 7 л/м время приложения пламени 40 мин., категория А ГОСТ Р, МЭК 60332.



ХОЛДКАБ® ТУ 16.К73.163-2017

Кабели, не распространяющие горение с изоляцией из этиленпропиленовой резины на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.

Кабели силовые соответствуют требованиям IEC 60502-1, кабели контрольные соответствуют требованиям ГОСТ 26411.

Код ОКПД2


27.32.14.111 – CU
27.32.14.112 – AL

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012

О1.8.2.5.4	Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика.
ПЗ.8.2.5.4	Наружная оболочка или защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, соответствует исполнению типа нг(С) по ГОСТ 31565. Наружная оболочка или защитный шланг из резины, не распространяющей горение. Кабель соответствует исполнению типа нг(С) по ГОСТ 31565.
П16.8.2.2.2	Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением соответствует исполнению типа нг-LS(A) по ГОСТ 31565.
П16.8.1.2.1	Наружная оболочка или защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или термореактивного безгалогенного негорючего компаунда. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении, соответствует исполнению типа нг(A)-HF по ГОСТ 31565.
П16.1.1.2.1	Наружная оболочка или защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или термореактивного безгалогенного негорючего компаунда. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении, соответствует исполнению типа нг(A)-FRHF по ГОСТ 31565. Кабель огнестойкий с термическим барьером из слоистой содержащей ленту поверх медных токопроводящих жил, с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
П16.1.2.2.2	Наружная оболочка или защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Кабель огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, соответствует исполнению типа нг(A)-FRLS по ГОСТ 31565.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой до 100 Гц, в том числе во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок (глава 7.3 ПУЭ).	Все исполнения ХОЛДКАБ Рэ.
Для стационарной прокладки в воздухе, в закрытых помещениях, в сухих грунтах, в кабельных коллекторах при групповой прокладке, в условиях попадания буровых растворов, масел, бензина и дизельного топлива, в условиях воздействия озона и солнечной радиации.	Все исполнения ХОЛДКАБ Рэ.
Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с изолированной или заземленной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.	Силовые кабели ХОЛДКАБ Рэ.
В обводненных и болотистых грунтах с влажностью 100 %.	Кабели с наружной оболочкой и защитным шлангом из резины, не распространяющей горение, или безгалогенного термореактивного негорючего компаунда.
Для прокладки на трассах без ограничения разностей уровней, в т.ч. на вертикальных участках, а также на трассах, где возможны значительные растягивающие усилия при эксплуатации, в т.ч. в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных смещению почв.	Кабели с броней из проволок.
Для прокладки в сооружениях метрополитена.	Одножильные силовые кабели экранированные и бронированные на номинальное переменное напряжение 3 кВ номинальным сечением 240 мм ² и выше.
Для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Ia.	Кабели с медными жилами.
Для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIa.	Кабели с алюминиевыми жилами.
Для соединения преобразователей частоты с двигателем в системах с регулируемой скоростью привода.	Кабели с общим двойным экраном из повива проволок и медных лент.
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо при изменении пассивную огнезащиту.	Кабели с наружной оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.	Кабели с наружной оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести и резины, не распространяющей горение.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.	Кабели с наружной оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях с массовым пребыванием людей.	Кабели с наружной оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, и безгалогенного термореактивного негорючего компаунда.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.	Огнестойкие кабели.



пример расшифровки маркировки кабеля

Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из резины этиленпропиленовой, экранированный, с броней из алюминиевых круглых проволок в оболочке из полимерной композиции.

МАРКООБРАЗОВАНИЕ

1	Токопроводящая жила	А - алюминиевая жила; без обозначения - медная жила.
2	Изоляция	Рэ - резина этиленпропиленовая.
3	Экран	Э - экран из лент или проволок; Эк - двойной экран из медных лент и повива проволок.
4	Броня	Б - броня из стальных оцинкованных лент; Ба - броня из алюминиевых лент или лент из алюминиевого сплава; К - броня из круглых стальных оцинкованных проволок; Ка - броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава; Кп - броня из плоских стальных оцинкованных проволок; Ко - броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки.
5	Оболочка	П - наружная оболочка или защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или термореактивного безгалогенного негорючего компаунда; В - наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката; Р - наружная оболочка из резины, не распространяющей горение; Шв - защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката; Шр - защитный шланг из резины, не распространяющей горение.
6	Индекс (категория по ГОСТ 31565)	нг(А) - кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А; нг(С) - кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории С; нг(А)-LS - кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением по категории А; нг(А)-HF - кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении по категории А; нг(А)-FRLS - кабель огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением по категории А; нг(А)-FRHF - кабель огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении по категории А. Для кабелей холодостойкого исполнения после марки добавляется индекс «ХЛ» или «2ХЛ». Кабели с индексом «2ХЛ» изготавливаются только исполнений «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF», «нг(А)-LS», «нг(А)-FRLS».
7	Исполнение токопроводящей жилы	о - жила однопроволочная; м - жила многопроволочная; к - жила круглой формы; с - жила секторной формы; г - добавочный символ при исполнении кабеля с гибкими жилами 5 класса гибкости по ГОСТ 22483.

Число и номинальное сечение жил на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ

Тип оболочки	Марка кабеля			Число жил	Номинальное сечение жилы, мм ²	
					Номинальное напряжение, кВ	
					0,66	1
поливинил-хлоридный пластикат (ХОЛДКАБ Рэ В)	ХОЛДКАБ АРЭЭКпШв ХОЛДКАБ РЭЭКпШв	ХОЛДКАБ АРЭЭКпШв ХОЛДКАБ РЭЭКпШв	ХОЛДКАБ АРЭЭБШв ХОЛДКАБ РЭЭБШв	1***	-	1,5** - 630
				2, 3		1,5** - 240
	ХОЛДКАБ АРЭКпШв ХОЛДКАБ РЭКпШв	ХОЛДКАБ АРЭЭКашв ХОЛДКАБ РЭЭКашв	ХОЛДКАБ АРЭБШв ХОЛДКАБ РЭБШв	4, 5	0,75 - 2,5	-
	ХОЛДКАБ АРЭКАШв ХОЛДКАБ РЭКАШв	ХОЛДКАБ АРЭЭКШв ХОЛДКАБ РЭЭКШв	ХОЛДКАБ АРЭВЭ ХОЛДКАБ РЭВЭ	7, 10, 14, 16, 19, 27, 37, 52, 61		
	ХОЛДКАБ АРЭКАШв ХОЛДКАБ РЭКАШв	ХОЛДКАБ АРЭЭКШв ХОЛДКАБ РЭЭКШв	ХОЛДКАБ АРЭВ ХОЛДКАБ РЭВ	4, 5, 7, 10, 14, 16, 19		
	ХОЛДКАБ АРЭКШв ХОЛДКАБ РЭКШв	ХОЛДКАБ АРЭЭБашв ХОЛДКАБ РЭЭБашв	ХОЛДКАБ АРЭКБШв ХОЛДКАБ РЭКБШв	1***	-	10-630
	ХОЛДКАБ АРЭКОШв ХОЛДКАБ РЭКОШв	ХОЛДКАБ АРЭБашв ХОЛДКАБ РЭБашв	ХОЛДКАБ АРЭВЭК ХОЛДКАБ РЭВЭК	2, 3, 4, 5		10-240
(ХОЛДКАБ Рэ Швнг(С), Внг(А)-LS)	ХОЛДКАБ АРЭЭКпШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭЭКпШвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭЭКпШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭЭКпШвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭЭБШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭЭБШвнг(С)	1***	-	1,5** - 630
				2, 3		1,5** - 240
	ХОЛДКАБ АРЭКпШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭКпШвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭЭКашвнг(С) ХОЛДКАБ РЭЭКашвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭБШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭБШвнг(С)	4, 5	0,75 - 2,5	-
	ХОЛДКАБ АРЭКАШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭКАШвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭЭКШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭЭКШвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭВЭнг(С) ХОЛДКАБ РЭВЭнг(С)	7, 10, 14, 16, 19, 27, 37, 52, 61		
	ХОЛДКАБ АРЭКАШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭКАШвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭЭКШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭЭКШвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭВнг(С) ХОЛДКАБ РЭВнг(С)	4, 5, 7, 10, 14, 16, 19		
	ХОЛДКАБ АРЭКШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭКШвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭЭБашвнг(С) ХОЛДКАБ РЭЭБашвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭКБШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭКБШвнг(С)	1***	-	10-630
	ХОЛДКАБ АРЭКОШвнг(С) ХОЛДКАБ РЭКОШвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭБашвнг(С) ХОЛДКАБ РЭБашвнг(С)	ХОЛДКАБ АРЭВЭнг(С) ХОЛДКАБ РЭВЭнг(С)	2, 3, 4, 5		10-240
поливинил-хлоридный пластикат пониженной пожарной опасности (ХОЛДКАБ Рэ Швнг(А)-LS, Внг(А)-LS)	ХОЛДКАБ АРЭЭКпШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭЭКпШвнг(А)-LS	ХОЛДКАБ АРЭКОШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭКОШвнг(А)-LS		1***	-	1,5** - 630
				2, 3		1,5** - 240
	ХОЛДКАБ АРЭКпШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭКпШвнг(А)-LS	ХОЛДКАБ АРЭБашвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭБашвнг(А)-LS		4, 5	0,75 - 2,5	-
	ХОЛДКАБ АРЭКАШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭКАШвнг(А)-LS	ХОЛДКАБ АРЭБашвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭБашвнг(А)-LS		7, 10, 14, 16, 19, 27, 37, 52, 61		
	ХОЛДКАБ АРЭКАШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭКАШвнг(А)-LS	ХОЛДКАБ АРЭЭБШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭЭБШвнг(А)-LS		4, 5, 7, 10, 14, 16, 19		
	ХОЛДКАБ АРЭКШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS	ХОЛДКАБ АРЭБШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭБШвнг(А)-LS		1***	-	10-630
	ХОЛДКАБ АРЭКОШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭКОШвнг(А)-LS	ХОЛДКАБ АРЭВЭнг(А)-LS ХОЛДКАБ РЭВЭнг(А)-LS		2, 3, 4, 5		10-240

Тип оболочки	Марка кабеля		Число жил	Номинальное сечение жилы, мм ²	
				Номинальное напряжение, кВ	
				0,66	1
поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности (ХОЛДКАБ РэШвнг(А)-LS, Внг(А)-LS)	ХОЛДКАБ АРэЭКоШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РэЭКоШвнг(А)-LS	ХОЛДКАБ АРэВнг(А)-LS ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS	1***	-	1,5** - 630
			2, 3		1,5** - 240
	ХОЛДКАБ АРэЭкКлШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РэЭкКлШвнг(А)-LS	ХОЛДКАБ АРэЭкБаШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РэЭкБаШвнг(А)-LS	4, 5	0,75 - 2,5	-
			7, 10, 14, 16, 19, 27, 37, 52, 61		
	ХОЛДКАБ АРэЭкКаШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РэЭкКаШвнг(А)-LS	ХОЛДКАБ АРэЭкБШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РэЭкБШвнг(А)-LS	4, 5, 7, 10, 14, 16, 19	4, 6, 10	-
	ХОЛДКАБ АРэЭкКШвнг(А)-LS ХОЛДКАБ РэЭкКШвнг(А)-LS	ХОЛДКАБ АРэВЭкнг(А)-LS ХОЛДКАБ РэВЭкнг(А)-LS	1***	-	10-630
			2, 3, 4, 5		10-240
полимерная композиция, не содержащая галогенов, или термо-реактивный безгалогенный негорючий компаунд (ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF)	ХОЛДКАБ АРэЭкПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭкПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэЭБПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF	1***	-	1,5** - 630
			2, 3		1,5** - 240
	ХОЛДКАБ АРэЭКаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭКаПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэПЭнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF	4, 5	0,75 - 2,5	-
			7, 10, 14, 16, 19, 27, 37, 52, 61		
	ХОЛДКАБ АРэКаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF	4, 5, 7, 10, 14, 16, 19	4, 6, 10	-
	ХОЛДКАБ АРэЭКПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэКоПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF	1***	-	10-630
			2, 3, 4, 5		10-240
	ХОЛДКАБ АРэЭБаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭБаПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэЭБПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF	1***	-	10-240
	ХОЛДКАБ АРэЭкКлПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭкКлПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэЭкБаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭкБаПнг(А)-HF	1***	-	10-240
	ХОЛДКАБ АРэЭкКаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭкКаПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэЭкБПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭкБПнг(А)-HF	1***	-	10-240
	ХОЛДКАБ АРэЭкКПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭкКПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэПЭнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF	1***	-	10-240
	ХОЛДКАБ АРэЭкКоПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭкКоПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF	1***	-	10-240
	ХОЛДКАБ АРэКоПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэЭкБаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭкБаПнг(А)-HF	1***	-	10-240
	ХОЛДКАБ АРэЭБаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭБаПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэЭкБПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэЭкБПнг(А)-HF	1***	-	10-240
	ХОЛДКАБ АРэБаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ АРэПЭкнг(А)-HF ХОЛДКАБ РэПЭкнг(А)-HF	1***	-	10-240

Тип оболочки	Марка кабеля		Число жил	Номинальное сечение жилы, мм ²	
				Номинальное напряжение, кВ	
				0,66	1
огнестойкий, полимерная композиция, не содержащая галогенов, или термо-реактивный безгалогенный негорючий компаунд (ХОЛДКАБ Рэ Пнг(А)-FRHF)	ХОЛДКАБ РэЭКпПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэКпПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэЭКаПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэЭКоПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэЭБаПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF	ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэЭКпПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэЭкКаПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэЭкКПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэЭкКоПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэЭкБаПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэЭкБПнг(А)-FRHF ХОЛДКАБ РэПЭкнг(А)-FRHF	1***	-	1,5** - 630
			2, 3		1,5** - 240
			4, 5		-
			7, 10, 14, 16, 19, 27, 37, 52, 61	0,75 - 2,5	
			4, 5, 7, 10, 14, 16, 19	4, 6, 10	
			1***	-	10-630
			2, 3, 4, 5		10-240
			1***	-	1,5** - 630
			2, 3		1,5** - 240
			4, 5		-
огнестойкий, поливинил-хлоридный пластикат пониженной пожарной опасности (ХОЛДКАБ Рэ Швнг(А)-FRLS, Внг(А)-FRLS)	ХОЛДКАБ РэЭКпШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэКпШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэЭКаШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэКаШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэЭКШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэКШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэЭКоШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэКоШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэЭБаШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэБаШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэЭБШвнг(А)-FRLS	ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэЭКпШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэЭкКаШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэЭкКШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэЭкКоШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэЭкБаШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэЭкБШвнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэВЭкнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-FRLS ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS	1***		1,5** - 630
			2, 3		1,5** - 240
			4, 5		-
			7, 10, 14, 16, 19, 27, 37, 52, 61	0,75 - 2,5	
			4, 5, 7, 10, 14, 16, 19	4, 6, 10	
			1***	-	10-630
			2, 3, 4, 5		10-240
			1***	-	1,5** - 630
			2, 3		1,5** - 240
			4, 5		-

* Контрольные кабели изготавливаются только с экраном из медной ленты.

** Для кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами минимальное номинальное сечение жил - 2,5 мм²; для кабелей с экраном из медных проволок - 10 мм².

*** Кабели с броней из стальных оцинкованных проволок и лент предназначены для эксплуатации в сетях постоянного напряжения.

Число и номинальное сечение жил на номинальное напряжение 3 кВ

Число жил	Номинальное сечение жил, мм ²
1	10 - 630
3	10 - 240

В бронированных неэкранированных силовых кабелях на номинальное напряжение 3 кВ броня может выполнять роль экрана.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	УХЛ, ХЛ, 2ХЛ.
Категории размещения	1 – 5.
Диапазон температур при эксплуатации	От -60 до 50 °С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до (40 ± 2) °С.
Электрическое сопротивление токопроводящих жил	Согласно ГОСТ 22483.
Электрическое сопротивление изоляции кабелей при 20 °С	Не менее 150 МОм/км.
Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции силовых кабелей при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил	Не менее 1×10^{12} Ом/см.
Кабели выдерживают испытание напряжением	- 1,5 кВ (на период эксплуатации и хранения); - воздействие импульсного напряжения 40 кВ - силовые кабели на номинальное напряжение 3 кВ; - переменное напряжение 3,5 кВ частотой 50 Гц или постоянное напряжение 8,4 кВ в течение не менее 10 мин. - силовые кабели на напряжение 1 кВ; - переменное напряжение 9,5 кВ частотой 50 Гц или постоянное напряжение 22,8 кВ в течение не менее 10 мин. - силовые кабели на напряжение 3 кВ; - переменное напряжение частотой 50 Гц в течение 5 мин. 2,5 кВ (при приемке и поставке) - контрольные кабели.
Максимальное напряжение сети при эксплуатации U_m	- 1,2 кВ – для кабелей на номинальное напряжение 1 кВ; - 3,6 кВ – для кабелей на номинальное напряжение 3 кВ.
Кабели могут быть использованы для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения не превышающего	- 1,4 кВ – для кабелей на номинальное напряжение 1 кВ; - 4,3 кВ – для кабелей на номинальное напряжение 3 кВ.
Допустимая температура нагрева силовых кабелей при эксплуатации	- от 90 до 105 °С - длительно допустимая; - от 130 до 140 °С - в режиме перегрузки; - 250 °С - предельная при коротком замыкании; - 400 °С - по условию невозгорания при коротком замыкании.
Стойкость кабеля	- к воздействию солнечного излучения, соляного тумана, масел, смазок и топлива; - силовые кабели стойки к наививанию; - контрольные кабели стойки к монтажным изгибам.
Радиус изгиба	Силовые кабели: - не менее 15Dн - бронированные; - не менее 10Dн - небронированные одножильные; - не менее 7,5Dн - небронированные многожильные. Контрольные кабели: - не менее 10Dн - бронированные; - не менее 6Dн - небронированные.
Прокладка кабелей без предварительного подогрева	- минус (15 ± 2) °С (для кабелей в исполнении «УХЛ»); - минус (30 ± 2) °С (для кабелей в исполнении «ХЛ»); - минус (40 ± 2) °С (для кабелей в исполнении «2ХЛ») при условии если температура воздуха в течение 24 ч до начала работ не снижалась, хотя бы временно. В иных случаях можно прокладывать кабели только после предварительного подогрева (СНиП 3.05.06).

Строительная длина	Силовые кабели: - не менее 450* м - номинальное сечение основных жил 1,5 – 16 мм² (допускается в партии не более 20 % кабелей длиной не менее 50 м); - не менее 300 м - номинальное сечение основных жил 25 – 70 мм² (допускается в партии не более 10 % кабелей длиной не менее 50 м); - не менее 200 м - номинальное сечение основных жил 95 и выше мм² (допускается в партии не более 10 % кабелей длиной не менее 50 м). Контрольные кабели: - не менее 150 м (допускается в партии не более 15 % отрезков контрольного кабеля длиной не менее 20 м, в т.ч. не более 5 % отрезков кабеля длиной от 20 до 50 м).
Гарантийный срок эксплуатации	Не более 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.
Срок службы	Не менее 30 лет. Срок службы исчисляют с даты изготовления кабелей.

Дн - фактический наружный диаметр кабеля, мм.

* При поставке в бухтах строительная длина согласовывается с заказчиком.

ПРОКЛАДКА И МОНТАЖ

Кабели должны быть проложены в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более рассчитанных по формуле:

$$F = S \cdot \delta, \text{ где}$$

F – допустимое усилие тяжения кабеля [Н];
 S – суммарное сечение жил кабеля [мм²];
 δ – допустимая напряженность [Н/мм²]:

- для силовых кабелей с алюминиевыми жилами - 30 Н/мм²;
- для силовых кабелей с медными жилами - 50 Н/мм²;
- для контрольных кабелей с алюминиевыми жилами - 20 Н/мм²;
- для контрольных кабелей с медными жилами - 40 Н/мм².

Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей при прокладке на воздухе

Ном. сечение жилы, мм ²	Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей, А											
	на воздухе						на воздухе (в трубах)					
	одножильные		двухжильные		трех-, четырех- пятижильные		одножильные		двухжильные		трех-, четырех- пятижильные	
	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al
1,5	24	-	26	-	23	-	20	-	22	-	19,5	-
2,5	33	25	36	28	32	25	28	22	30	23	26	20
4	45	35	49	38	42	32	37	29	40	31	35	27
6	58	45	63	49	54	42	48	37	51	39	44	34
10	80	62	86	66	75	58	66	51	69	53	60	46
16	107	82	115	89	100	77	88	68	91	70	80	62
25	135	104	149	115	127	98	117	90	119	92	105	81
35	169	130	185	142	158	122	144	111	146	112	128	99
50	207	159	225	173	192	148	175	135	175	135	154	119
70	268	206	289	223	246	189	222	171	221	170	194	149
95	328	253	352	271	298	229	269	207	265	204	233	179
120	383	295	410	316	346	266	312	240	305	235	268	206
150	444	342	473	364	399	307	355	273	334	257	300	231
185	510	393	540	416	456	351	417	321	386	297	340	262
240	607	467	638	491	538	414	490	377	452	348	398	306
300	703	541	-	-	-	-	570	439	-	-	-	-
400	823	634	-	-	-	-	669	515	-	-	-	-
500	946	728	-	-	-	-	781	601	-	-	-	-
625 и 630	1 088	838	-	-	-	-	891	686	-	-	-	-

Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей при прокладке в земле

Ном. сечение жилы, мм ²	Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей, А											
	в земле						в земле (в трубах)					
	одножильные		двухжильные		трех-, четырех- пятижильные		одножильные		двухжильные		трех-, четырех- пятижильные	
	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al
1,5	35	-	36	-	30	-	22	-	24	-	20	-
2,5	45	35	47	36	40	31	29	22	31	24	26	20
4	58	45	61	47	51	39	37	29	41	32	33	25
6	73	56	77	59	65	50	47	36	52	40	43	33
10	97	75	105	81	88	68	63	49	70	54	59	45
16	125	96	136	105	114	88	82	63	92	71	76	59
25	160	123	177	136	148	114	108	83	118	91	100	77
35	191	147	212	163	178	137	132	102	145	112	122	94
50	226	174	252	194	211	162	166	128	180	139	152	117
70	277	213	310	239	259	199	204	157	223	172	189	146
95	331	255	371	286	311	239	242	186	265	204	226	174
120	377	290	423	326	355	273	274	211	310	239	260	200
150	420	323	472	363	394	303	324	249	356	274	299	230
185	476	367	533	410	446	343	364	280	409	315	340	262
240	550	424	616	474	515	397	427	329	484	373	402	310
300	620	477	-	-	-	-	484	373	-	-	-	-
400	700	539	-	-	-	-	564	434	-	-	-	-
500	790	608	-	-	-	-	638	491	-	-	-	-
625 и 630	886	682	-	-	-	-	728	561	-	-	-	-

Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей могут быть рассчитаны путем умножения значений токовых нагрузок на коэффициент:

	для земли	для воздуха
при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 105 °С	1,08	1,09
в режиме перегрузки	1,17	1,20

При определении допустимых токовых нагрузок для кабелей, проложенных в среде, температура которой отличается расчетных условий, следует применять поправочные коэффициенты для тока:

Условная температура среды, °С	Номинальная температура жилы, °С	Поправочные коэффициенты для тока при расчётной температуре окружающей среды, °С											
		-5 и ниже	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
25	90	1,21	1,18	1,14	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,92	0,88	0,83	0,78
15		1,13	1,10	1,06	1,03	1,00	0,97	0,93	0,89	0,86	0,82	0,77	0,73

Допустимые токи односекундного короткого замыкания силовых кабелей

Номинальное сечение жилы, мм ²	Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей, кА	
	Cu	Al
1,5	0,21	-
2,5	0,34	0,22
4	0,54	0,36
6	0,81	0,52
10	1,36	0,87
16	2,16	1,40
25	3,46	2,24
35	4,80	3,09
50	6,50	4,18
70	9,38	6,12

Номинальное сечение жилы, мм ²	Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей, кА	
	Cu	Al
95	13,03	8,48
120	16,43	10,71
150	20,26	13,16
185	25,35	16,53
240	33,32	21,70
300	41,64	27,12
400	55,20	36,16
500	69,00	45,20
625 и 630	86,95	56,95

При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания, указанные в таблице, необходимо умножить на коэффициент k , рассчитанный по формуле:

$$k = 1/\sqrt{t}, \text{ где } t - \text{продолжительность короткого замыкания [с].}$$

Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 с.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Не распространяют горение при одиночной прокладке по ГОСТ IEC 60332-1-2 и ГОСТ IEC 60332-1-3.	Кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика.
Не распространяют горение при групповой прокладке по ГОСТ IEC 60332-3-24 (категория C).	Кабели с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести и резины.
Не распространяют горение при групповой прокладке по ГОСТ IEC 60332-3-22 (категория A).	Кабели с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, полимерной композиции, не содержащей галогенов, резины, не распространяющей горение, и термореактивного безгалогенного негорючего компаунда.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопропускаемости в испытательной камере.	- Более чем на 40 % - для кабелей с наружной оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, и термореактивного безгалогенного негорючего компаунда; - Более чем на 50 % - для кабелей с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности.
Огнестойкость кабелей с обозначением «(FR)».	Не менее 180 мин.
Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения кабелей с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, полимерной композиции, не содержащей галогенов или безгалогенного термореактивного негорючего компаунда.	Более 40 г/м ³ .

Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении экструдированных материалов для подушки, разделительного слоя, внутренней и наружной оболочек, защитного шланга

Показатель	Значение для кабелей	
	полимерной композиции, не содержащей галогенов, и термореактивного безгалогенного негорючего компаунда	ПВХ пластика пониженной пожарной опасности
Количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCl, мг/г, не более	5,0	140
Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм, не более	10,0	-
pH, не менее	4,3	-

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение кабелей.	В соответствии с требованиями ГОСТ 18690.
Условия транспортирования кабелей.	- группа ОЖЗ по ГОСТ 15150 - в части воздействия климатических факторов внешней среды; - группа Ж по ГОСТ 23216 - в части воздействия механических факторов.
Условия хранения кабелей.	Группе ОЖЗ по ГОСТ 15150. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.
Срок хранения кабелей.	Не более 5,5 лет.



ХОЛДКАБ® ТУ 16.К73.164-2017

Кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины с токопроводящими жилами секторной или круглой формы на номинальное переменное напряжение 3,6/6(7,2) и 20,3/35(42) кВ

Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту IEC 60502-2 и гармонизированным документам HD 620 и HD 605.


Код ОКПД2

27.32.14.111 – CU
27.32.14.112 – AL

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012

О1.8.2.5.4	Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката «PV».
ПЗ.8.2.5.4	Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести («SF(C)»). Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, соответствует исполнению типа нг(C) по ГОСТ 31565.
П16.8.2.2.2	Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности («LS(A)»). Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением соответствует исполнению типа нг(A)-LS по ГОСТ 31565.
ПЗ.8.2.5.4	Наружная оболочка из резины, не распространяющей горение («P(C)»). Кабель соответствует исполнению типа нг(C) по ГОСТ 31565.
П16.8.1.2.1	Наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или термореактивного безгалогенного негорючего компаунда («HF(A)»). Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении, соответствует исполнению типа нг(A)-HF по ГОСТ 31565.

Для передачи и распространения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение U_0/U_m : 3,6/6 (7,2); 6/10 (12); 8,7/15 (17,5); 12/20 (24) и 20,3/35(42) кВ номинальной частоты 50 Гц для сетей с заземлённой и изолированной нейтралью, в том числе во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.	Все исполнения ХОЛДКАБ Рэ.
Для прокладки на трассах без ограничения разностей уровней, в том числе на вертикальных участках, а также на трассах, где возможны значительные растягивающие усилия при эксплуатации, в том числе в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных смещению почв.	Все исполнения ХОЛДКАБ Рэ.
Применение в обводненных и болотистых грунтах с влажностью 100 %.	Кабели с наружной оболочкой из резины.
Для прокладки на трассах, где возможны значительные растягивающие усилия при эксплуатации, в том числе в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных смещению почв.	Кабели с броней из проволок.
Для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Ia.	Кабели с медными токопроводящими жилами.
Для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIa.	Кабели с алюминиевыми токопроводящими жилами.
Для соединения преобразователей частоты с двигателем в системах с регулируемой скоростью привода.	Кабели с общим двойным экраном из повива проволок и медных лент.
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.	Кабели с наружной оболочкой и защитным шлангом из ПВХ пластиката.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.	Кабели с наружной оболочкой и защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести и резины, не распространяющей горение.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.	Кабели с наружной оболочкой и защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях с массовым пребыванием людей.	Кабели с наружной оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, и безгалогенного термореактивного негорючего компаунда.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.	Огнестойкие кабели.



пример расшифровки маркировки кабеля

Силовой кабель с алюминиевыми многопроволочными жилами секторной формы, с изоляцией из резины этиленпропиленовой с броней из алюминиевых лент в оболочке из полимерной композиции.

МАРКООБРАЗОВАНИЕ

1	Токопроводящая жила	А - алюминиевая жила; без обозначения - медная жила.
2	Изоляция	Рэ - резина этиленпропиленовая.
3	Броня	Ба - броня из алюминиевых лент или лент из алюминиевого сплава; Б - броня из стальных оцинкованных лент; К - броня из круглых стальных оцинкованных проволок; Ка - броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава; Кп - броня из плоских стальных оцинкованных проволок.
4	Оболочка	П - наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов; В - наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката; Р - наружная оболочка из термореактивного компаунда, не распространяющего горение.
5	Индекс	нг(С) - кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории С по ГОСТ 31565; нг(А)-LS - кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением по категории А по ГОСТ 31565; нг(А)-HF - кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении по категории А по ГОСТ 31565. В кабелях в холодостойком исполнении после марки добавляется индексы «ХЛ» или «2ХЛ», как указано в примере условного обозначения. Кабели с индексом «2ХЛ» изготовляют исполнений «нг(А)-HF», «нг(А)-LS».
6	Исполнение токопроводящей жилы	М - жила многопроволочная; К - жила круглой формы; С - жила секторной формы; Г - добавочный символ при исполнении кабеля с гибкими жилами 5 класса гибкости по ГОСТ 22483.

Число и номинальное сечение токопроводящих жил

Тип оболочки	Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение жилы, мм ²					
			ТПЖ круглой формы				ТПЖ секторной формы	
			Номинальное напряжение, кВ					
			3,6/6 (7,2)	6/10 (12)	8,7/15 (17,5)	12/20 (24)	20,3/35 (42)	6/10 (12)
поливинил-хлоридный пластикат (ХОЛДКАБ Рэ В)	ХОЛДКАБ РэВ ХОЛДКАБ АРэВ	ХОЛДКАБ РэКаВ ХОЛДКАБ АРэКаВ	1	35-800	50-800		95-400	120-240
	ХОЛДКАБ РэБаВ ХОЛДКАБ АРэБаВ							
	ХОЛДКАБ РэБаВ ХОЛДКАБ АРэБаВ	ХОЛДКАБ РэБВ ХОЛДКАБ АРэБВ	3	35-300	50-240			
	ХОЛДКАБ РэКаВ ХОЛДКАБ АРэКаВ	ХОЛДКАБ РэКВ ХОЛДКАБ АРэКВ						
	ХОЛДКАБ РэВ ХОЛДКАБ АРэВ							
поливинил-хлоридный пластикат пониженной горючести (ХОЛДКАБ Рэ Внг(С))	ХОЛДКАБ РэВнг(С) ХОЛДКАБ АРэВнг(С)	ХОЛДКАБ РэКаВнг(С) ХОЛДКАБ АРэКаВнг(С)	1	35-800	50-800		95-400	120-240
	ХОЛДКАБ РэБаВнг(С) ХОЛДКАБ АРэБаВнг(С)							
	ХОЛДКАБ РэБаВнг(С) ХОЛДКАБ АРэБаВнг(С)	ХОЛДКАБ РэБВнг(С) ХОЛДКАБ АРэБВнг(С)	3	35-300	50-240			
	ХОЛДКАБ РэКаВнг(С) ХОЛДКАБ АРэКаВнг(С)	ХОЛДКАБ РэКВнг(С) ХОЛДКАБ АРэКВнг(С)						
	ХОЛДКАБ РэВнг(С) ХОЛДКАБ АРэВнг(С)							
поливинил-хлоридный пластикат пониженной пожарной опасности (ХОЛДКАБ Рэ Внг(А)-LS)	ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS ХОЛДКАБ АРэВнг(А)-LS	ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS ХОЛДКАБ АРэКаВнг(А)-LS	1	35-800	50-800		95-400	120-240
	ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS ХОЛДКАБ АРэБаВнг(А)-LS							
	ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS ХОЛДКАБ АРэБаВнг(А)-LS	ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS ХОЛДКАБ АРэБВнг(А)-LS	3	35-300	50-240			
	ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS ХОЛДКАБ АРэКаВнг(А)-LS	ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS ХОЛДКАБ АРэКВнг(А)-LS						
полимерная композиция, не содержащая галогенов, или термо-реактивный безгалогенный негорючий компаунд (ХОЛДКАБ Рэ Пнг(А)-HF)	ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF ХОЛДКАБ АРэПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ АРэКаПнг(А)-HF	1	35-800	50-800		95-400	120-240
	ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ АРэБаПнг(А)-HF							
	ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ АРэБаПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF ХОЛДКАБ АРэБПнг(А)-HF	3	35-300	50-240			
	ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF ХОЛДКАБ АРэКаПнг(А)-HF	ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF ХОЛДКАБ АРэКПнг(А)-HF						
	ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF ХОЛДКАБ АРэПнг(А)-HF							

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	УХЛ, ХЛ, 2ХЛ.
Категории размещения	1 - 5, включая прокладку в земле.
Диапазон температур при эксплуатации	От -60 до 50 °С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 35 °С.
Электрическое сопротивление токопроводящих жил	Согласно ГОСТ 22483.
Удельное объёмное электрическое сопротивление экструдированных электропроводящих экранов, наложенных поверх токопроводящих жил и поверх изоляции, измеренное при температуре (90 ± 2) °С до и после старения кабеля	- Не более 1000 Ом/м - для экрана поверх токопроводящей жилы; - Не более 500 Ом/м - для экрана поверх изоляции.
Кабели на строительной длине выдерживают в течение 5 мин. воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц	- 12,5 кВ - для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2) кВ; - 21 кВ - для кабелей на напряжение 6/10(12) кВ; - 30,5 кВ - для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5) кВ; - 42 кВ - для кабелей на напряжение 12/20(24) кВ; - 71 кВ - для кабелей на напряжение 20,3/35(42) кВ.
Уровень частичных разрядов, измеренный на строительной длине кабелей при переменном напряжении частотой 50 Гц	Не более 10 пКл.
Значение тангенса угла диэлектрических потерь кабелей	Не более 30×10^{-4} (измерение на образцах при температуре нагрева жилы $(95 - 100)$ °С при переменном напряжении измерения 2 кВ частотой 50 Гц).
Кабели выдерживают воздействие импульсного напряжения	- 60 кВ - для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2) кВ; - 75 кВ - для кабелей на напряжение 6/10(12) кВ; - 95 кВ - для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5) кВ; - 125 кВ - для кабелей на напряжение 12/20(24) кВ; - 190 кВ - для кабелей на напряжение 20,3/35(42) кВ.
Кабели выдерживают воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц в течение 4 ч	- 14,4 кВ - для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2) кВ; - 24 кВ - для кабелей на напряжение 6/10(12) кВ; - 34,8 кВ - для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5) кВ; - 48 кВ - для кабелей на напряжение 12/20(24) кВ; - 81,2 кВ - для кабелей на напряжение 20,3/35(42) кВ.
Продолжительность короткого замыкания	Не должна превышать 5 с.
Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки	Не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Стойкость кабеля	- К наиванию; - К воздействию солнечного излучения, соляного тумана, масла, смазки и топлива.
Прокладка без предварительного подогрева при температуре окружающей среды	- минус (15 ± 2) °С (для кабелей в исполнении «УХЛ»); - минус (30 ± 2) °С (для кабелей в исполнении «ХЛ»); - минус (40 ± 2) °С (для кабелей в исполнении «2ХЛ») при условии если температура воздуха в течение 24 ч до начала работ не снижалась, хотя бы временно. В иных случаях можно прокладывать кабели только после предварительного подогрева (СНИП 3.05.06).
Допустимый радиус изгиба при прокладке	- Не менее 12Dн - трёхжильных кабелей; - Не менее 15Dн - одножильных кабелей.
Минимальный радиус изгиба	7,5Dн (при монтаже кабелей с использованием специального шаблона).

Число изгибов кабеля на угол до 90° на трассах прокладки	Не более 8 на строительную длину.
Допустимая температура нагрева токопроводящих жил при эксплуатации	- от 90 до 105 °С* - длительно допустимая; - от 130 до 140 °С - в режиме перегрузки; - 250 °С - предельная при коротком замыкании.
Строительная длина кабеля	Согласовывается при заказе. Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 50 м в количестве не более 5 % от общей длины кабеля в партии.
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.
Срок службы кабелей	30 лет.

Дн - фактический наружный диаметр кабеля, мм.

* По требованию заказчика, согласовывается при заказе.

Выбор номинального напряжения кабелей в зависимости от категории сети

Максимальное напряжение сети, Um	Номинальное напряжение кабелей, Uo /U	
	Категория сети А и В	Категория сети С
7,2	3,6/6	6/10
12	6/10	8,7/15
17,5	8,7/15	12/20
24	12/20	18/30
36	18/30	-
42	20,8/35	20,8/35

Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с изолированной или заземленной нейтралью категорий А, В и С в соответствии со стандартом IEC 60183.

Категория электрической сети характеризуется продолжительностью перенапряжения в сети при однофазном замыкании на землю:

- категория А - сети, которые при замыкании на землю продолжают работать не более 1 мин.;
- категория В - сети, которые при замыкании на землю продолжают работать не более 1 ч.;
- категория С - сети, которые не входят ни в категорию А, ни в категорию В.

Электрическое сопротивление металлического экрана из медных проволок

Номинальное сечение экрана из медных проволок, мм ²	Электрическое сопротивление экрана, Ом, не более
16	1,190
25	0,759
35	0,542
50	0,379
70	0,271

Номинальное сечение экрана из медных проволок, мм ²	Электрическое сопротивление экрана, Ом, не более
95	0,200
120	0,158
150	0,127
185	0,103
240	0,079

Испытательное напряжение, кВ	7,2	12	17,4	24	40,6
Для кабелей на напряжение, кВ	3,6/6(7,2)	6/10(12)	8,7/15(17,5)	12/20(24)	20,3/35(42)

Расчётные значения ёмкости кабелей

Номинальное сечение жила, мм ²	Ёмкость 1 км кабеля, мкФ				
	Номинальное напряжение кабеля, кВ				
	3,6/6(7,2)	6/10(12)	8,7/15(17,5)	12/20(24)	20,3/35(42)
35	0,29	0,24	-	-	-
50	0,32	0,26	0,21	0,17	0,14
70	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16
95	0,41	0,32	0,26	0,21	0,18
120	0,45	0,35	0,28	0,23	0,19
150	0,50	0,38	0,30	0,26	0,20
185	0,54	0,42	0,33	0,27	0,22
240	0,59	0,46	0,37	0,29	0,24
300	0,60	0,51	0,41	0,32	0,26
400	0,64	0,57	0,46	0,35	0,29
500	0,66	0,63	0,50	0,39	0,32
630	0,73	0,70	0,55	0,43	0,35
800	0,82	0,77	0,61	0,49	0,40

ПРОКЛАДКА И МОНТАЖ

Прокладку и монтаж кабелей осуществляют по документации, утверждённой в установленном порядке, разработанной с учётом требований действующих «Правил устройства электроустановок» и «Строительных норм и правил». Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более рассчитанных по формуле:

$$F = S \cdot \delta, \text{ где}$$

F – допустимое усилие тяжения кабеля [Н];

S – суммарное сечение жил кабеля [мм²];

δ – допустимая напряженность, равная 30 [Н/мм²] - для алюминиевых жил и 50 [Н/мм²] - для медных.

Кабели после прокладки и монтажа арматуры рекомендуется испытывать:

- переменным напряжением $2U_0$ номинальной частотой 50 Гц в течение 60 мин., или
- переменным напряжением U_0 номинальной частотой 50 Гц в течение 24 ч., или
- переменным напряжением $3U_0$ номинальной частотой 0,1 Гц в течение 60 мин.

Наружная оболочка кабелей, проложенных в земле, должна быть испытана постоянным напряжением 10 кВ в течение 1 мин.

Испытательное напряжение должно быть приложено между металлическим экраном или броней и заземлителем.

Расчетные условия

- коэффициент нагрузки $K=1,0$
- температура окружающей среды: 25 °С - при прокладке на воздухе, 15 °С - при прокладке в земле.

Расчётные условия при прокладке кабелей в земле:

- глубина прокладки - 0,7 м;
- удельное термическое сопротивление нормализованного грунта - 1,2 К·м/Вт.

Заземления медных экранов с двух концов кабеля.

Допустимые токовые нагрузки

Ном. сечение жилы, мм ²	Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей, А											
	на воздухе						в земле					
	одножильные				трехжильные		одножильные				трехжильные	
	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al
	при расположении в плоскости		при расположении треугольником				при расположении в плоскости		при расположении треугольником			
35	230	178	193	150	171	132	189	147	184	143	169	130
50	277	215	233	181	203	157	225	174	218	169	199	155
70	347	269	291	227	253	197	274	213	265	206	244	186
95	425	330	357	277	308	238	331	256	321	248	291	226
120	493	383	414	321	353	274	377	293	365	283	330	256
150	562	436	472	367	400	311	422	329	409	317	372	289
185	646	503	543	422	459	357	477	372	461	360	421	328
240	765	598	644	502	540	422	560	436	540	421	487	380
300	877	685	740	578	614	480	630	492	608	475	547	429
400	1 016	801	858	677	-	-	714	563	690	544	-	-
500	1 171	924	988	780	-	-	809	623	779	600	-	-
630	1 350	1 067	1 139	900	-	-	900	693	875	674	-	-
800	1 562	1 237	1 318	1 044	-	-	1 020	785	986	759	-	-

Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей могут быть рассчитаны путем умножения значений токовых нагрузок на коэффициент:

	для земли	для воздуха
при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 105 °С	1,08	1,09
в режиме перегрузки	1,17	1,20

При определении допустимых токовых нагрузок для кабелей, проложенных в среде, температура которой отличается расчетных условий, следует применять поправочные коэффициенты для тока:

Условия прокладки, °С	Поправочные коэффициенты для тока при расчётной температуре окружающей среды, °С											
	-5 и ниже	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Земля	1,13	1,10	1,06	1,03	1,00	0,97	0,93	0,89	0,86	0,82	0,77	0,73
Воздух	1,21	1,18	1,14	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,92	0,88	0,83	0,78

Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей

Номинальное сечение жилы, мм ²	Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА, не более	
	Cu	Al
35	5,0	3,30
50	7,15	4,70
70	10,0	6,60
95	13,6	8,90
120	17,2	11,30
150	21,5	14,20
185	26,5	17,50

Номинальное сечение жилы, мм ²	Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА, не более	
	Cu	Al
240	34,3	22,70
300	42,9	28,20
400	57,2	37,60
500	71,5	47,00
630	90,1	59,30
800	114,4	75,30

Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 90 °С и предельной температуре жилы при коротком замыкании 250 °С.

Допустимые токи односекундного короткого замыкания в медных экранах

Номинальное сечение медного экрана, мм ²	Ток односекундного короткого замыкания, кА, не более
16	3,1
25	4,8
35	6,7
50	9,6
70	13,4

Номинальное сечение медного экрана, мм ²	Ток односекундного короткого замыкания, кА, не более
95	18,1
120	22,9
150	28,7
185	35,3
240	45,8

Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре экрана до начала короткого замыкания 50 °С и предельной температуре экрана при коротком замыкании 350 °С.

Для других значений сечения медного экрана допустимый ток односекундного короткого замыкания рассчитывают по формуле:

$$I_{к.з.} = k \times S_{\text{э}}, \text{ где}$$

$I_{к.з.}$ – допустимый ток односекундного короткого замыкания в медном экране [кА];
 k – коэффициент, равный 0,191 [кА/мм²];
 $S_{\text{э}}$ – номинальное сечение медного экрана [мм²].

Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания необходимо умножить на поправочный коэффициент K :

$$k = 1/\sqrt{t}, \text{ где}$$

t – продолжительность короткого замыкания [с].

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Не распространяют горение при одиночной прокладке по ГОСТ IEC 60332-1-2 и ГОСТ IEC 60332-1-3.	Кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика.
Не распространяют горение при групповой прокладке по ГОСТ IEC 60332-3-24 (категория C).	Кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести и резины.
Не распространяют горение при групповой прокладке по ГОСТ IEC 60332-3-22 (категория A).	Кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, полимерной композиции, не содержащей галогенов, и термореактивного безгалогенного негорючего компаунда.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопропускаемости в испытательной камере.	- более чем на 40 % - для кабелей с наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, и термореактивного безгалогенного негорючего компаунда; - более чем на 50 % - для кабелей с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности.
Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения.	Более 40 г/м ³ .

Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении

Показатель	Значение для кабелей	
	полимерной композиции, не содержащей галогенов, и термореактивного безгалогенного негорючего компаунда	ПВХ пластика пониженной пожарной опасности
Количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCl, мг/г, не более	5,0	140
Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм, не более	10,0	-
pH, не менее	4,3	-

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение кабелей.	В соответствии с требованиями ГОСТ 18690.
Условия транспортирования кабелей.	- группа ОЖЗ по ГОСТ 15150 - в части воздействия климатических факторов внешней среды; - группа Ж по ГОСТ 23216 - в части воздействия механических факторов.
Условия хранения кабелей.	Группе ОЖЗ по ГОСТ 15150. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.
Срок хранения кабелей.	- Не более 2 лет - на открытых площадках; - Не более 5 лет - под навесом; - Не более 10 лет - в закрытых помещениях.

МАССА КАБЕЛЕЙ

Кабели контрольные с алюминиевой жилой на 0,66 кВ (ТУ 16.К73.163-2017 (ГОСТ 26411-85))

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF 4x2,5	324,19
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4x2,5	377,68
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 5x2,5ок	385,80
ХОЛДКАБ АРЭКоШвнг(С) 5x2,5ок	365,22

Кабели контрольные с медной жилой на 0,66 кВ (ТУ 16.К73.163-2017 (ГОСТ 26411-85))

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-LS 5x2,5	424,39
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF 4x1,5	386,60
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 10x1,5	678,64
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 14x1,5	819,40
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 14x2,5	1 153,89
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 16x1,5	919,51
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 16x2,5	980,16
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5x1,5	442,72
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 7x1,5	515,05
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 7x2,5	704,72
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 10x1,5	669,75
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 14x1,5	809,87
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 14x2,5	1 003,23
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 19x1,5	1 005,16
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 19x2,5	1 236,23
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 4x1,5	385,52
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 4x2,5	445,57
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 5x1,5	435,86
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 7x1,5	507,72
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 7x2,5	602,25
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 10x1,5	559,47
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 10x2,5	696,09
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 16x2,5	904,92
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 19x1,5	787,18
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 19x2,5	1 012,08
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 19x2,5(N)	1 018,43
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 19x2,5(PE)	1 018,43
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 24x1,5(N)	981,23
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 24x1,5(PE)	981,23
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 27x1,5	1 053,53
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 7x1,5	416,05
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF 7x2,5	510,48
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 10x1,5	528,35

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 10x2,5	748,04
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 14x1,5	631,41
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 14x2,5	897,71
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 16x1,5	685,62
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 16x2,5	980,16
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 19x1,5	765,23
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 19x2,5	1 091,83
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 27x1,5	1 010,01
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4x1,5	312,46
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4x10	1 528,24
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4x2,5	434,60
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4x4	635,50
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 5x6	1 036,81
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 7x1,5	400,73
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 7x2,5	572,60
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 10x1,5	557,95
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 10x2,5	694,37
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 14x1,5	652,05
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 14x2,5	825,90
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 16x2,5	903,08
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 19x1,5	785,47
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 19x2,5	1 010,14
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 4x1,5	322,97
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 4x10	786,82
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 4x2,5	380,09
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 4x4	468,10
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 5x1,5	361,42
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 7x1,5	414,91
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-HF-ХЛ 7x2,5	509,22
ХОЛДКАБ РЭБШвнг(А)-FRLS 10x2,5	855,63
ХОЛДКАБ РЭБШвнг(А)-FRLS 14x1,5	863,28
ХОЛДКАБ РЭБШвнг(А)-FRLS 14x2,5	1 041,07
ХОЛДКАБ РЭБШвнг(А)-FRLS 7x1,5	530,72

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-FRLS 7х2,5	625,93
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 4х1,5	399,53
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 10х2,5	651,86
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 14х2,5	794,71
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 16х2,5	872,35
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 19х2,5	979,00
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 27х2,5	1 312,98
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 37х2,5	1 659,36
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 7х2,5	493,07
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х0,75	262,83
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5	323,96
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10	788,47
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10	920,66
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х4	541,29
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS 14х1,5	511,57
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS 4х1,5	184,50
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS 5х1,5	217,76
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS 7х1,5	273,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 10х1,5	278,80
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 10х2,5	380,36
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 14х1,5	362,16
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 14х2,5	501,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 16х2,5	564,38
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 19х2,5	672,26
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 27х2,5	925,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х1,5	137,60
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 7х1,5	202,15
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 7х2,5	273,78
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 10х1,5	278,80
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х1	129,32
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 7х1,5	202,15
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5	278,80
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 37х1,5	869,34
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5	202,15
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 14х1,5г	387,08
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 19х1,5г	499,84
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 7х1,5г	205,19
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 7х2,5г	296,72
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 10х1,5	394,38
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 14х1,5	487,47
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 27х1,5	828,42
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х1,5	218,30
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5	381,68

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 12х1,5г	450,76
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 12х2,5г	617,71
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 14х1,5	473,71
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 14х2,5	641,45
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 24х1,5г	791,11
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 27х1,5	808,61
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5	254,47
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5	299,76
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5	285,44
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5г	299,91
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 7х2,5	364,98
ХОЛДКАБ РэКаШвнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5	506,95
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 14х1	467,44
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 14х1,5	558,95
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1	237,31
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-ХЛ 10х1	389,70
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-ХЛ 14х1	464,80
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-ХЛ 14х1,5	556,37
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-ХЛ 7х1	300,74
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-ХЛ 7х1,5	350,30
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 10х1г	1 045,34
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 10х2,5	1 273,49
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 10х2,5г	1 328,10
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 14х1,5г	1 301,77
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х1г	565,46
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х1г	605,56
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 7х1г	658,30
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 10х1г	668,88
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1г	488,84
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х1г	544,44
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 7х1г	583,20
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-ХЛ 4х1,5	505,35
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-ХЛ 5х2,5	803,40
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-ХЛ 7х2,5	917,23
ХОЛДКАБ РэКШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х2,5	621,33
ХОЛДКАБ РэКШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10	1 108,77
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF 10х1,5	371,43
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF 4х1,5	178,57
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF 5х1,5	211,38
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF 7х1,5	268,64
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 10х1,5	367,73
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 14х1,5	500,89
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 16х1,5	555,65

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-FRLS 7х2,5	625,93
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 4х1,5	399,53
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 10х2,5	651,86
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 14х2,5	794,71
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 16х2,5	872,35
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 19х2,5	979,00
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 27х2,5	1 312,98
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 37х2,5	1 659,36
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 7х2,5	493,07
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х0,75	262,83
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5	323,96
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10	788,47
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10	920,66
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х4	541,29
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS 14х1,5	511,57
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS 4х1,5	184,50
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS 5х1,5	217,76
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS 7х1,5	273,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 10х1,5	278,80
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 10х2,5	380,36
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 14х1,5	362,16
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 14х2,5	501,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 16х2,5	564,38
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 19х2,5	672,26
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 27х2,5	925,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х1,5	137,60
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 7х1,5	202,15
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 7х2,5	273,78
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 10х1,5	278,80
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х1	129,32
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 7х1,5	202,15
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5	278,80
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 37х1,5	869,34
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5	202,15
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 14х1,5г	387,08
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 19х1,5г	499,84
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 7х1,5г	205,19
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 7х2,5г	296,72
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 10х1,5	394,38
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 14х1,5	487,47
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 27х1,5	828,42
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х1,5	218,30
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5	381,68

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 12х1,5г	450,76
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 12х2,5г	617,71
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 14х1,5	473,71
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 14х2,5	641,45
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 24х1,5г	791,11
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 27х1,5	808,61
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5	254,47
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5	299,76
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5	285,44
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5г	299,91
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 7х2,5	364,98
ХОЛДКАБ РэКаШвнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5	506,95
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 14х1	467,44
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 14х1,5	558,95
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1	237,31
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-ХЛ 10х1	389,70
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-ХЛ 14х1	464,80
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-ХЛ 14х1,5	556,37
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-ХЛ 7х1	300,74
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-ХЛ 7х1,5	350,30
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 10х1г	1 045,34
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 10х2,5	1 273,49
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 10х2,5г	1 328,10
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 14х1,5г	1 301,77
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х1г	565,46
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х1г	605,56
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 7х1г	658,30
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 10х1г	668,88
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1г	488,84
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х1г	544,44
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 7х1г	583,20
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-ХЛ 4х1,5	505,35
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-ХЛ 5х2,5	803,40
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-ХЛ 7х2,5	917,23
ХОЛДКАБ РэКШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х2,5	621,33
ХОЛДКАБ РэКШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10	1 108,77
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF 10х1,5	371,43
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF 4х1,5	178,57
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF 5х1,5	211,38
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF 7х1,5	268,64
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 10х1,5	367,73
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 14х1,5	500,89
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 16х1,5	555,65

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х1,5	179,04
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 7х1,5	265,78
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 10х1,5	366,26
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 7х1,5	264,64
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 16х2,5	563,65
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 10х1,5	278,44
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 16х2,5	564,38
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5	137,96
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 5х1,5	162,67
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 7х1,5	201,80
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 7х2,5	273,78
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-ХЛ 16х2,5	562,92
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-ХЛ 4х1,5	137,23
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-ХЛ 5х1,5	161,87
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-ХЛ 7х2,5	272,80
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х1,5	268,14
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-FRHF-ХЛ 4х1,5	266,35
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF 10х1,5	421,26
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF 10х2,5	544,33
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF 14х2,5	681,28
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF 19х2,5	850,51
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF 7х2,5	387,28
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 10х1,5	382,48
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 10х2,5	494,97
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 14х1,5	474,60
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 14х2,5	642,83
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 16х1,5	540,75
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 16х2,5	712,72

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 19х2,5	811,27
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 27х1,5	810,26
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5	210,42
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5	255,25
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 5х1,5	240,90
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 7х1,5	286,02
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 7х2,5	365,91
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 10х1,5	419,94
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 10х2,5	542,83
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 14х1,5	503,71
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 7х2,5	386,21
ХОЛДКАБ РэЭБаПнг(А)-FRHF-ХЛ 7х6ок	1 126,02
ХОЛДКАБ РэЭБаШвнг(А)-FRLS 7х6ок	1 231,99
ХОЛДКАБ РэЭБШвнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5	707,67
ХОЛДКАБ РэЭБШвнг(А)-LS-ХЛ 19х2,5	1 215,71
ХОЛДКАБ РэЭБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5	441,08
ХОЛДКАБ РэЭКоПнг(А)-HF-2ХЛ 10х1	567,40
ХОЛДКАБ РэЭКоПнг(А)-HF-2ХЛ 14х1	652,90
ХОЛДКАБ РэЭКоПнг(А)-HF-2ХЛ 14х1,5	755,30
ХОЛДКАБ РэЭКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1	373,24
ХОЛДКАБ РэЭКоПнг(А)-HF-2ХЛ 7х1	453,22
ХОЛДКАБ РэЭКоПнг(А)-HF-2ХЛ 7х1,5	510,10
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 10х2,5г	1 656,99
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х2,5	944,80
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5	711,44
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х1,5	670,62
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х2,5	728,07
ХОЛДКАБ РэЭКШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х10	1 382,08

Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше с алюминиевой жилой в полистиленовой оболочке (ТУ 16.К73.163-2017)

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ АРэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х120мк(Н)	3 209,10
ХОЛДКАБ АРэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х120мк(РЕ)	3 194,95
ХОЛДКАБ АРэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х150мк(Н)	3 839,82

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ АРэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х150мк(РЕ)	3 821,53
ХОЛДКАБ АРэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х40к(Н)	577,57

Кабели силовые с медной жилой для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше (ТУ 16.К73.163-2017)

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х1,5ок(Н,РЕ)	190,90
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х1,5ок(Н,РЕ)	194,30

Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной оболочке (ТУ 16.К73.164-2017)

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 6/10 кВ	
ХОЛДКАБ АРЭБаВнг(А)-LS-2ХЛ 1х240мк/25	2 311,45
ХОЛДКАБ АРЭБВ 3х120мк/25	5 149,72
ХОЛДКАБ АРЭБВнг(А)-LS 3х240мк/50	8 425,30
ХОЛДКАБ АРЭБВнг(А)-LS 3х50мк/16	3 541,22
ХОЛДКАБ АРЭБВнг(А)-LS 3х70мк/16	4 329,70
ХОЛДКАБ АРЭБВнг(А)-LS-ХЛ 3х120мк/16	5 480,80
ХОЛДКАБ АРЭБВнг(А)-LS-ХЛ 3х150мк/25	6 083,31
ХОЛДКАБ АРЭБВнг(А)-LS-ХЛ 3х50мк/16	3 427,84
ХОЛДКАБ АРЭБВнг(А)-LS-ХЛ 3х70мк/16	4 203,15
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х240мк/95	8 697,30
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-ХЛ 3х120мк/35	4 724,50
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-ХЛ 3х240мк/25	6 547,02
ХОЛДКАБ АРЭВ 1х50мк/16	744,55
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-ХЛ 3х95мк/35	4 235,42
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS 3х95мк/16	4 162,20
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS-2ХЛ 3х240мк/50	6 926,20
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS-ХЛ 1х185мк/70	2 454,12
ХОЛДКАБ АРЭВнг(С) 1х50мк/16	821,58
ХОЛДКАБ АРЭВнг(С) 3х120мк/25	4 731,01
ХОЛДКАБ АРЭКаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х50мк/16	1 469,53
ХОЛДКАБ АРЭКаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х50мк/16	1 451,64
ХОЛДКАБ АРЭКВнг(А)-LS 3х240мк/50	11 907,75
ХОЛДКАБ АРЭКВнг(А)-LS 3х240мк/50	10 170,27

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 6/10 кВ	
ХОЛДКАБ АРЭКВнг(А)-LS 3х70мк/25	6 313,94
ХОЛДКАБ АРЭКВнг(А)-LS-ХЛ 3х240мк/50	11 484,67
ХОЛДКАБ АРЭКВнг(А)-LS-ХЛ 3х50мк/25	5 397,03
ХОЛДКАБ АРЭКВнг(А)-LS-ХЛ 3х70мк/25	6 108,59
ХОЛДКАБ АРЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/25	7 602,19
ХОЛДКАБ АРЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х120мк/25	8 185,85
ХОЛДКАБ АРЭКРнг(С) 3х50мк/16	5 702,87
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF 3х70мк/35	3 688,27
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-2ХЛ 1х500мк/50	3 671,28
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-2ХЛ 1х95мк/16	1 547,15
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-2ХЛ 1х95мк/16	1 529,65
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/25	4 490,78
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/50	4 699,16
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-2ХЛ 3х50мк/16	2 845,41
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-2ХЛ 3х70мк/25	3 421,19
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк/25	4 028,75
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-ХЛ 1х500мк/70	3 838,76
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-ХЛ 3х120мк/50	4 711,28
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-ХЛ 3х120мк/95	5 242,49
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-ХЛ 3х240мк/50	6 826,57
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-ХЛ 3х70мк/50	3 696,90
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF-ХЛ 3х95мк/50	4 251,56
ХОЛДКАБ Вэ-АРЭВнг(А)-LS 3х50мк/16	3 094,73

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 3,6/6 кВ	
ХОЛДКАБ АРЭБВнг(А)-LS-ХЛ 3х35мк/16	2 624,33
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF 3х150мк/35	5 692,49
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF 3х185мк/35	6 478,50
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF 3х70мк/25	3 570,26
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF 3х95мк/25	4 463,06
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/70	5 453,97
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк/25	5 519,87
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк/35	5 578,91
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мк/35	6 344,34
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х240мк/95	8 176,09
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х70мк/25	3 540,42
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк/25	4 410,39
ХОЛДКАБ АРЭБПнг(А)-HF-ХЛ 3х95мк/16	4 712,58

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 3,6/6 кВ	
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS 1х400мк/35	2 906,44
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS 1х400мк/50	3 047,04
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS 3х120мк/16	4 169,43
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS 3х150мк/25	4 789,78
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS 3х185мк/25	5 534,92
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS 3х240мк/25	6 546,31
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS 3х50мк/16	2 635,62
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS 3х95мк/16	3 680,44
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS-2ХЛ 3х185мк/95	6 016,84
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS-ХЛ 3х35мк/16	2 240,05
ХОЛДКАБ АРЭКаВнг(А)-LS-ХЛ 1х240мк/25	2 510,49
ХОЛДКАБ АРЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х95мк/16	6 609,08
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-HF 1х300мк/25	2 472,13

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 6/10 кВ	
ХОЛДКАБ АРЭБаПнг(А)-НФ-2ХЛ 1х300мк/95	4 260,00
ХОЛДКАБ АРЭВнг(А)-LS 3х120мк/25	8 488,81
ХОЛДКАБ АРЭКаВнг(А)-LS-ХЛ 1х240мк/35	3 951,19
ХОЛДКАБ АРЭКПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х70мк/35	11 481,67
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-НФ 1х120мк/25	2 919,46

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-НФ-2ХЛ 1х50мк/35	1 579,06
на напряжение 8,7/15 кВ	
ХОЛДКАБ АРЭКоШвнг(С) 5х4ок(N,PE)	380,93
на напряжение 12/20 кВ	
ХОЛДКАБ АРЭПнг(А)-НФ 1х120мк/25	2 321,80

Кабели силовые на напряжение до 1 кВ с медной жилой в пластмассовой оболочке (ТУ 16.К73.163-2017)

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 0,66 кВ	
ХОЛДКАБ РЭБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х10ок(N,PE)	888,052
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS-2ХЛ 4х10ок(PE)	554,846
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS-2ХЛ 5х2,5ок(N,PE)	248,006
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS-2ХЛ 5х4ок(N,PE)	338,956

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 0,66 кВ	
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS-2ХЛ 5х6ок(N,PE)	448,677
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS-2ХЛ 5х10ок(N,PE)	666,282
ХОЛДКАБ РЭБПнг(А)-НФ-2ХЛ 4х1	247,56

Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше с медной жилой в пластмассовой оболочке (ТУ 16.К73.163-2017)

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х4ок(Н)	360,69
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х4ок(РЕ)	360,69
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х120мк(Н)	5948,22
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х120мк(РЕ)	5932,94
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х95мк(Н,РЕ)	5804,29
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х150мк(Н,РЕ)	8894,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 2х2,5ок(Н)	132,24
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х25мк(Н)	1462,17
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х50мк(Н)	2501,71
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х95мк(Н)	4327,14
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х150мк(Н)	7181,16
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х4ок(Н,РЕ)	315,19
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х70мк(Н,РЕ)	4202,15
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х95мк(Н,РЕ)	5639,54
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 2х2,5ок(Н)	358,69
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х1,5ок	345,11
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х1,5ок(Н,РЕ)	345,10
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х10ок	730,94
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х10ок(Н,РЕ)	730,94
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х120мк	5 078,50
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х120мк(Н,РЕ)	5 063,40
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х150мк	6 206,45
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х150мк(Н,РЕ)	6 187,05
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х16мк	995,70
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х16мк(Н,РЕ)	995,70
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х16мк(Н,РЕ)	995,70
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х185мк	7 892,85
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х185мк(Н,РЕ)	7 867,59
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х2,5ок	397,31
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х2,5ок(Н,РЕ)	397,31
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х240мк	9 070,81
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х240мк(Н,РЕ)	9 983,47
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х25мк	1 414,44
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х25мк(Н,РЕ)	1 414,44
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х35мк	1 767,68
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х35мк(Н,РЕ)	1 767,68
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х4ок	471,38
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х4ок(Н,РЕ)	471,37
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х4ок(Н,РЕ)	471,37
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х50мк	2 292,13
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х50мк(Н,РЕ)	2 283,83

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х6ок	560,81
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х6ок(Н,РЕ)	560,81
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х70мк	3 114,31
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х70мк(Н,РЕ)	3 103,52
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х95мк	4 141,58
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х95мк(Н,РЕ)	4 129,21
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х1,5ок(Н)	389,99
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х1,5ок(РЕ)	389,98
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х10ок(Н)	869,08
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х10ок(РЕ)	869,07
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х120мк(Н)	6 407,55
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х120мк(РЕ)	6 392,43
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х150мк(Н)	8 078,54
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х150мк(РЕ)	8 059,12
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х16мк(Н)	1 219,19
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х16мк(РЕ)	1 219,19
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х185мк(Н)	9 925,18
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х185мк(РЕ)	9 899,89
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х2,5ок(Н)	454,04
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х2,5ок(РЕ)	454,04
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х240мк(Н)	12 500,55
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х240мк(РЕ)	12 470,25
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х25мк(Н)	1 715,52
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х25мк(РЕ)	1 718,00
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х35мк(Н)	2 163,80
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х35мк(РЕ)	2 163,79
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х4ок(Н)	545,32
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х4ок(РЕ)	545,71
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х50мк(Н)	2 846,21
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х50мк(РЕ)	2 837,90
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х6ок(Н)	656,44
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х6ок(РЕ)	656,43
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х70мк(Н)	3 954,77
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х95мк(Н)	5 150,13
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х95мк(РЕ)	5 137,74
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х10ок(Н,РЕ)	1 015,89
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х120мк(Н,РЕ)	8 031,43
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х150мк(Н,РЕ)	9 815,38
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х16мк(Н,РЕ)	1 438,07

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х185мк(N,PE)	11 934,33
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х240мк(N,PE)	15 286,50
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х25мк(N,PE)	2 038,02
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х35мк(N,PE)	2 597,73
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х60к(N,PE)	759,14
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х70мк(N,PE)	4 731,17
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х95мк(N,PE)	6 258,38
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х1,5ок	257,67
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х1,5ок(N,PE)	257,67
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х10ок	620,56
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х10ок(N,PE)	620,64
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х120мк	4 832,56
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х120мк(N,PE)	4 818,66
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х150мк	5 966,13
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х150мк(N,PE)	5 947,86
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х16мк	884,99
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х16мк(N,PE)	881,92
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х185мк(N,PE)	7 241,20
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х2,5ок	306,22
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х2,5ок(N,PE)	306,22
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х240мк	9 585,43
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х240мк(N,PE)	9 557,10
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х25мк	1 270,20
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х25мк(N,PE)	1 265,33
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х35мк	1 635,55
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х35мк(N,PE)	1 629,73
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х4ок	372,50
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х4ок(N,PE)	375,24
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х70мк	2 906,14
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х70мк(N,PE)	2 896,23
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х1,5ок(N)	295,66
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х1,5ок(PE)	295,66
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х10ок(N)	747,43
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х10ок(PE)	747,31
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х120мк(N)	6 078,00
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х120мк(PE)	6 030,02
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х150мк(N)	7 481,20
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х150мк(PE)	7 462,91
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х150мс(N)	6 982,20
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х16мк(N)	1 072,08
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х16мк(PE)	1 068,72
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х185мк(N)	9 539,52

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х185мк(PE)	9 515,93
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х2,5ок(N)	355,02
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х2,5ок(PE)	355,02
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х240мк(N)	12 057,33
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х240мк(PE)	12 028,97
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х25мк(N)	1 578,53
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х25мк(PE)	1 573,45
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х35мк(N)	2 014,30
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х35мк(PE)	2 008,46
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х4ок(N)	440,35
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х4ок(PE)	440,35
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х50мк(N)	2 663,28
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х50мк(PE)	2 655,78
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х6ок(N)	545,14
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х6ок(PE)	545,15
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х70мк(N)	3 742,48
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х70мк(PE)	3 732,57
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х70мс(N)	3 481,01
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х95мк(N)	4 938,74
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 4х95мк(PE)	4 927,25
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х10ок(N,PE)	876,22
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х120мк(N,PE)	7 343,34
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х150мк(N,PE)	9 419,03
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х150мс(N,PE)	8 770,64
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х16мк(N,PE)	1 265,74
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х2,5ок(N,PE)	398,93
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х25мк(N,PE)	1 874,01
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х35мк(N,PE)	2 403,47
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х4ок(N,PE)	505,44
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х50мк(N,PE)	3 194,02
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х50мс(N,PE)	3 176,95
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х6ок(N,PE)	631,62
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х70мк(N,PE)	4 485,30
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х70мс(N,PE)	4 433,68
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 5х95мк(N,PE)	5 984,20
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 1х400мк	4 510,94
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 1х500мк	5 653,62
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 1х95мк	1 355,79
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 2х1,5ок(N)	241,33
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 2х16мк(N)	737,33
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 2х2,5ок(N)	281,18
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 2х25мк(N)	1 038,27

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 2х35мк(Н)	1 318,76
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 2х40к(Н)	337,05
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 2х50мк(Н)	1 690,54
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х1,5ок	264,88
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х1,5ок(Н,РЕ)	264,89
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х10ок	630,76
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк	4 839,31
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк(Н,РЕ)	4 825,42
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк+1х70мк(Н)	5 684,51
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк+1х70мк(РЕ)	5 674,60
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк	5 974,51
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк(Н,РЕ)	5 956,25
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х16мк	896,98
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мк	7 277,64
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мк(Н,РЕ)	7 254,08
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5мкг	337,00
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5мкг(Н,РЕ)	335,39
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5ок	313,95
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5ок(Н,РЕ)	313,95
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х240мк	9 636,83
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х240мк(Н,РЕ)	9 608,50
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х25мк	1 284,42
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х35мк	1 628,57
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х35мк(Н,РЕ)	1 622,74
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х4мкг	414,36
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х4мкг(Н,РЕ)	408,11
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х4ок	383,60
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х4ок(Н,РЕ)	383,61
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х50мк	2 117,67
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х50мк(Н,РЕ)	2 110,46
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х6мкг	497,94
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х6мкг(Н,РЕ)	495,73
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х6ок	468,37
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х6ок(Н,РЕ)	468,37
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х70мк	2 910,82
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х70мк(Н,РЕ)	2 900,91
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк	3 947,41
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк(Н,РЕ)	3 935,94
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5ок(Н)	303,31
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5ок(РЕ)	303,31
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х10ок(РЕ)	758,27
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х120мк(Н)	6 085,21

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х120мк(РЕ)	6 037,24
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х150мк(Н)	7 487,69
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х150мк(РЕ)	7 469,41
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х16мк(РЕ)	1 081,66
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х185мк(Н)	9 545,25
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х185мк(РЕ)	9 521,66
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5ок(Н)	363,24
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5ок(РЕ)	363,17
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х240мк(РЕ)	12 040,14
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х25мк(Н)	1 594,25
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х25мк(РЕ)	1 589,18
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х35мк(Н)	2 031,71
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х35мк(РЕ)	2 025,88
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х4ок(Н)	449,29
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х4ок(РЕ)	449,29
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х50мк(Н)	2 654,55
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х50мк(РЕ)	2 647,04
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х6мкг(Н)	588,66
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х6мкг(РЕ)	586,45
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х6ок(Н)	554,84
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х6ок(РЕ)	554,84
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х70мк(Н)	3 747,66
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х70мк(РЕ)	3 737,74
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х95мк(Н)	4 923,40
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х95мк(РЕ)	4 911,91
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 5х1,5ок(Н,РЕ)	340,28
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 5х185мк(Н,РЕ)	11 497,55
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 5х2,5ок(Н,РЕ)	411,52
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 5х240мк(Н,РЕ)	13 690,83
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 5х35мк(Н,РЕ)	2 395,05
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 5х4ок(Н,РЕ)	515,01
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 5х6ок(Н,РЕ)	642,04
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 5х70мк(Н,РЕ)	4 416,75
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 2х16мк(Н)	728,33
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 2х2,5ок(Н)	272,70
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 2х25мк(Н)	1 027,44
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х1,5ок	256,76
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х1,5ок(Н,РЕ)	256,76
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х10ок	619,03
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х10ок(Н,РЕ)	619,11
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х16мк	893,06
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х16мк(Н,РЕ)	885,68

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х2,5ок	305,21
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)	305,21
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х25мк	1 277,71
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х25мк(N,PE)	1 268,69
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х35мк(N,PE)	1 633,21
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х4ок	371,36
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х4ок(N,PE)	374,09
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х50мк(N,PE)	2 121,77
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х6ок	458,02
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х6ок(N,PE)	458,03
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х70мк(N,PE)	2 901,25
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х95мк	3 955,95
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х95мк(N,PE)	3 944,48
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х1,5ок(N)	294,69
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х1,5ок(PE)	294,69
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х10ок(N)	745,79
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х10ок(PE)	745,67
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х120мк(N)	6 174,14
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х150мк(N)	7 542,20
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х150мк(PE)	7 507,36
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х16мк(N)	1 075,36
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х16мк(PE)	1 077,49
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х185мк(N)	9 676,79
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х185мк(PE)	9 557,18
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х2,5ок(N)	353,94
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х2,5ок(PE)	353,94
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х240мк(N)	12 192,10
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х240мк(PE)	12 076,58
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х25мк(N)	1 582,21
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х25мк(PE)	1 583,55
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х35мк(N)	2 018,30
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х4ок(N)	439,14
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х4ок(PE)	439,13
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х50мк(N)	2 639,29
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х6ок(N)	543,77
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х6ок(PE)	543,77
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х70мк(N)	3 768,71
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 4х95мк(N)	4 946,32
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х1,5ок(N,PE)	331,09
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х10ок(N,PE)	874,44
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х120мк(N,PE)	7 438,99
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х150мк(N,PE)	9 596,15

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х16мк(N,PE)	1 269,40
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х185мк(N,PE)	11 622,67
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х2,5ок(N,PE)	397,76
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х240мк(N,PE)	14 875,02
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х25мк(N,PE)	1 878,14
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х35мк(N,PE)	2 407,97
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х4ок(N,PE)	504,12
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х50мк(N,PE)	3 199,85
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х6ок(N,PE)	630,13
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х70мк(N,PE)	4 514,28
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 5х95мк(N,PE)	6 040,73
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 1х25мк	558,24
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 1х35мк	671,12
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 1х70мк	1 078,58
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 2х150мк(N)	4 623,59
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 2х2,5ок(N)	279,25
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 2х25мк(N)	1 043,91
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 2х25мк(N)+1х16мк(PE)	1 283,71
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 2х35мк(N)	1 326,51
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 2х35мк(N)+1х16мк(PE)	1 509,54
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 2х4ок(N)	335,56
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 2х6ок(N)	406,78
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х1,5ок	262,29
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)	262,29
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х10ок	629,86
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)	629,94
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х120мк(N,PE)	4 871,65
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х120мк+1х70мк(PE)	5 730,15
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х150мк+1х95мк(PE)	7 192,67
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х16мк(N,PE)	894,59
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х185мк+1х95мк(PE)	8 851,31
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х2,5мк(N,PE)	332,50
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)	311,57
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х240мк+1х120мк(PE)	10 942,73
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х25мк+1х16мк(PE)	1 592,76
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х35мк+1х16мк(PE)	1 679,55
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х4ок	378,80
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)	381,53
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х50мк+1х25мк(PE)	2 334,99
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х6ок	466,67
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)	466,68
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х70мк(N,PE)	2 931,95

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х70мк+1х35мк(РЕ)	3 101,43
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 3х95мк+1х50мк(РЕ)	4 623,10
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х1,5ок(Н)	300,59
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х1,5ок(РЕ)	300,59
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х10ок(Н)	757,21
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х10ок(РЕ)	757,09
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х120мк(Н)+1х70мк(РЕ)	6 666,05
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х150мк(Н)	7 548,72
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х150мк(Н)+1х95мк(РЕ)	9 393,16
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х150мк(РЕ)	7 530,43
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х16мк(Н)	1 085,29
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х16мк(РЕ)	1 081,93
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х185мк(Н)	9 584,09
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х185мк(Н)+1х95мк(РЕ)	11 221,27
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х185мк(РЕ)	9 560,50
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х2,5ок(Н)	360,69
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х2,5ок(РЕ)	360,62
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х240мк(Н)	12 119,70
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х240мк(Н)+1х120мк(РЕ)	14 322,36
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х240мк(РЕ)	12 091,34
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х25мк(Н)	1 596,71
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х25мк(Н)+1х16мк(РЕ)	1 895,06
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х25мк(РЕ)	1 591,63
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х300мк(Н)+1х150мк(РЕ)	17 420,29
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х35мк(Н)	2 036,09
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х35мк(Н)+1х16мк(РЕ)	2 361,01
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х35мк(РЕ)	2 030,25
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х4ок(Н)	447,02
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х4ок(РЕ)	447,02
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х50мк(Н)	2 677,62
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х50мк(Н)+1х25мк(РЕ)	2 828,59
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х50мк(РЕ)	2 670,12
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х6ок(Н)	548,67
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х6ок(РЕ)	552,93
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х70мк(Н)	3 779,34
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х70мк(Н)+1х35мк(РЕ)	4 416,02
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х70мк(РЕ)	3 769,42
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 4х95мк(Н)+1х50мк(РЕ)	5 867,97
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х1,5ок(Н,РЕ)	337,50
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х10ок(Н,РЕ)	886,81
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х120мк(Н,РЕ)	7 394,38
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х150мк(Н,РЕ)	9 493,62

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х16мк(Н,РЕ)	1 280,03
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х16мкг(Н,РЕ)	1 352,72
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х185мк(Н,РЕ)	11 537,46
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(Н,РЕ)	405,08
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х25мк(Н,РЕ)	1 893,62
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х35мк(Н,РЕ)	2 426,92
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х4ок(Н,РЕ)	512,68
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х50мк(Н,РЕ)	3 224,15
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х50мкг(Н,РЕ)	3 454,06
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х6ок(Н,РЕ)	640,07
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х70мк(Н,РЕ)	4 524,87
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS 5х95мк(Н,РЕ)	6 034,83
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 2х35мк(Н)	1 318,37
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х1,5ок	264,88
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х1,5ок(Н,РЕ)	264,89
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х10ок	630,76
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х10ок(Н,РЕ)	630,84
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х16мк(Н,РЕ)	893,91
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х2,5ок	313,95
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х2,5ок(Н,РЕ)	313,95
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х25мк(Н,РЕ)	1 279,09
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х35мк	1 651,03
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х35мк(Н,РЕ)	1 645,21
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х4ок	380,88
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х4ок(Н,РЕ)	383,61
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк	2 142,52
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк(Н,РЕ)	2 135,31
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х6ок(Н,РЕ)	468,37
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х1,5мкг(Н)	317,18
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х1,5мкг(РЕ)	315,87
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х1,5ок(Н)	303,31
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х1,5ок(РЕ)	303,31
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х10ок(РЕ)	758,00
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х120мк(Н)	6 082,71
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х120мк(РЕ)	6 068,75
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х150мк(Н)	7 486,78
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х150мк(РЕ)	7 468,49
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х16мк(РЕ)	1 081,24
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х185мк(РЕ)	9 482,48
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х2,5ок(Н)	363,24
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х2,5ок(РЕ)	363,24
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х240мк(РЕ)	11 995,77

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х240мс(Н)	11 261,66
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х240мс(РЕ)	11 261,61
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х25мк(Н)	1 593,61
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х25мк(РЕ)	1 588,53
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х35мк(Н)	2 030,88
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х35мк(РЕ)	2 025,05
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х40к(Н)	449,29
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х40к(РЕ)	449,29
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х50мк(Н)	2 653,45
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х50мк(РЕ)	2 645,95
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х60к(Н)	554,66
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х60к(РЕ)	554,66
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х70мк(Н)	3 746,10
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х70мк(РЕ)	3 736,19
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х95мк(Н)	4 921,37
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 4х95мк(РЕ)	4 909,88
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х1,50к(Н,РЕ)	340,17
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х100к(Н,РЕ)	888,05
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х120мк(Н,РЕ)	7 351,44
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х120мс(Н,РЕ)	7 116,64
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х150мк(Н,РЕ)	9 429,10
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х150мс(Н,РЕ)	8 776,45
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х16мк(Н,РЕ)	1 279,78
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х185мк(Н,РЕ)	11 453,11
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х185мс(Н,РЕ)	11 009,25
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х2,50к(Н,РЕ)	407,70
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х240мк(Н,РЕ)	14 695,99
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х240мс(Н,РЕ)	13 691,17
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х25мк(Н,РЕ)	1 890,27
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х35мк(Н,РЕ)	2 421,35
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х40к(Н,РЕ)	515,01
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х50мк(Н,РЕ)	3 198,31
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х60к(Н,РЕ)	642,04
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х70мк(Н,РЕ)	4 490,91
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х95мк(Н,РЕ)	5 991,28
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-2ХЛ 5х95мс(Н,РЕ)	5 750,61
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 1х35мк	662,57
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х1,50к(Н)	235,21
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х100к(Н)	522,89
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х120мк(Н)	3 731,71
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х150мк(Н)	4 556,66
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х16мк(Н)	727,57

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х185мк(Н)	5 611,06
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х2,50к(Н)	274,71
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х240мк(Н)	7 343,00
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х25мк(Н)	1 026,85
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х35мк(Н)	1 306,03
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х40к(Н)	330,03
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х50мк(Н)	1 690,03
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х60к(Н)	400,08
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х70мк(Н)	2 260,44
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 2х95мк(Н)	2 988,26
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х1,50к	258,58
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х1,50к(Н,РЕ)	258,58
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х10мк(Н,РЕ)	695,94
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х100к	622,09
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х100к(Н,РЕ)	622,17
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х120мк	4 837,53
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х120мк(Н,РЕ)	4 823,63
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х150мк	5 972,25
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х150мк(Н,РЕ)	5 953,98
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х16мк	886,93
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х16мк(Н,РЕ)	883,87
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х185мк	7 274,74
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х185мк(Н,РЕ)	7 251,18
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5мк	340,91
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5мк(Н,РЕ)	339,31
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5мкг	329,33
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5мкг(Н,РЕ)	327,72
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,50к	307,23
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,50к(Н,РЕ)	307,24
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х240мк	9 597,87
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х240мк(Н,РЕ)	9 569,53
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х25мк	1 272,71
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х25мк(Н,РЕ)	1 267,83
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х35мк	1 627,38
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х35мк(Н,РЕ)	1 632,78
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х4мк(Н,РЕ)	418,42
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х40к	373,64
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х40к(Н,РЕ)	376,38
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х50мк	2 141,25
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х50мк(Н,РЕ)	2 134,04
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х6мк(Н,РЕ)	519,22
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х6мкг	488,72

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х6ммк(Н,РЕ)	486,51
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х6ок	460,59
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х6ок(Н,РЕ)	460,59
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х70ммк	2 909,71
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х70ммк(Н,РЕ)	2 899,81
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х95ммк	3 945,96
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х95ммк(Н,РЕ)	3 934,49
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5ок(Н)	296,63
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5ок(РЕ)	296,64
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10ок(Н)	749,06
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10ок(РЕ)	748,94
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х120ммк(Н)	6 082,71
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х120ммк(РЕ)	6 034,73
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х150ммк(Н)	7 486,78
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х16ммк(Н)	1 073,74
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х16ммк(РЕ)	1 070,38
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х185ммк(Н)	9 503,41
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х185ммк(РЕ)	9 479,82
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5ок(Н)	356,10
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5ок(РЕ)	356,03
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х240ммк(Н)	12 021,07
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х240ммк(РЕ)	11 992,70
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х25ммк(Н)	1 581,33
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х25ммк(РЕ)	1 576,25
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х35ммк(Н)	2 016,71
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х35ммк(РЕ)	2 010,88
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х4ок(Н)	441,57
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х4ок(РЕ)	441,57
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х50ммк(Н)	2 652,45
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х50ммк(РЕ)	2 644,94
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х6ок(Н)	542,25
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х6ок(РЕ)	542,26
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х70ммк(Н)	3 744,78
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х70ммк(РЕ)	3 734,86
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х95ммк(Н)	4 917,80
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х1,5ок(Н,РЕ)	333,19
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10ммк(Н,РЕ)	976,72
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10ок(Н,РЕ)	877,99
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х120ммк(Н,РЕ)	7 346,75
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х120ммк(Н,РЕ)	7 116,64
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х150ммк(Н,РЕ)	9 423,23
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х16ммк(Н,РЕ)	1 268,00

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х16ммк(Н,РЕ)	1 339,57
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х185ммк(Н,РЕ)	11 445,97
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х185ммк(Н,РЕ)	11 590,51
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х185ммк(Н,РЕ)	11 009,25
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5ммк(Н,РЕ)	431,66
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5ок(Н,РЕ)	400,09
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х240ммк(Н,РЕ)	14 779,47
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х240ммк(Н,РЕ)	14 779,47
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х25ммк(Н,РЕ)	1 877,06
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х25ммк(Н,РЕ)	1 892,35
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35ммк(Н,РЕ)	2 406,98
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х4ок(Н,РЕ)	506,76
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х50ммк(Н,РЕ)	3 194,52
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х50ммк(Н,РЕ)	3 425,37
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х6ммк(Н,РЕ)	710,97
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х6ммк(Н,РЕ)	667,61
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х6ок(Н,РЕ)	633,10
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х70ммк(Н,РЕ)	4 487,82
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95ммк(Н,РЕ)	5 987,32
ХОЛДКАБ РэБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95ммк(Н,РЕ)	5 985,17
ХОЛДКАБ РэБШрнг(С)-ХЛ 4х120ммк(Н)	5 692,38
ХОЛДКАБ РэБШрнг(С)-ХЛ 4х25ммк(Н)	1 556,25
ХОЛДКАБ РэБШрнг(С)-ХЛ 4х70ммк(Н)	3 782,68
ХОЛДКАБ РэБШрнг(С)-ХЛ 5х120ммк(Н,РЕ)	7 541,50
ХОЛДКАБ РэБШрнг(С)-ХЛ 5х150ммк(Н,РЕ)	9 711,82
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х1,5ок	145,48
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х10ок	262,30
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х120ммк	1 485,26
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х150ммк	1 800,73
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х16ммк	340,95
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х185ммк	2 241,90
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х2,5ок	161,19
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х240ммк	2 761,41
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х25ммк	457,78
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х35ммк	561,82
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х4ок	183,46
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х50ммк	709,12
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х6ок	210,67
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х70ммк	941,84
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 1х95ммк	1 216,17
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х1,5ок(Н)	171,23
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х10ок(Н)	425,32

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х120мк(N)	3 602,96
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х150мк(N)	4 382,86
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х16мк(N)	604,43
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х185мк(N)	5 667,90
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х2,5ок(N)	204,85
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х240мк(N)	6 939,21
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х25мк(N)	1 005,91
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х35мк(N)	1 269,68
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х4ок(N)	252,97
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х50мк(N)	1 630,89
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х6ок(N)	311,94
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х70мк(N)	2 226,11
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 2х95мк(N)	2 926,91
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х1,5ок	198,06
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х1,5ок(N,PE)	198,06
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х10ок	525,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х10ок(N,PE)	525,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х120мк	4 712,11
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х120мк(N,PE)	4 696,85
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х150мк	5 770,25
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х150мк(N,PE)	5 751,82
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х16мк	755,77
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х16мк(N,PE)	755,77
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х185мк	7 358,74
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х185мк(N,PE)	7 290,32
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5ок	240,45
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)	240,45
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х240мк	9 110,90
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х240мк(N,PE)	9 080,39
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х25мк	1 258,51
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х25мк(N,PE)	1 258,50
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х35мк	1 595,93
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х35мк(N,PE)	1 595,93
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х4ок	301,90
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х4ок(N,PE)	301,90
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х50мк	2 063,71
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х50мк(N,PE)	2 074,30
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х6ок	377,75
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х6ок(N,PE)	377,75
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х70мк	2 888,69
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х70мк(N,PE)	2 877,75
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х95мк	3 789,65

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 3х95мк(N,PE)	3 777,13
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х1,5ок(N)	231,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х1,5ок(PE)	231,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х10ок(N)	641,05
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х10ок(PE)	641,05
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х150мк(N)	7 277,53
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х150мк(PE)	7 259,07
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х16мк(N)	935,27
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х16мк(PE)	935,27
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х185мк(N)	9 313,66
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х185мк(PE)	9 245,19
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х2,5ок(N)	284,34
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х2,5ок(PE)	284,34
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х240мк(N)	11 515,70
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х240мк(PE)	11 468,85
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х25мк(N)	1 546,08
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х25мк(PE)	1 545,78
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х35мк(N)	1 974,01
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х35мк(PE)	1 974,00
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х50мк(N)	2 598,94
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х50мк(PE)	2 598,93
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х6ок(N)	453,96
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х6ок(PE)	457,42
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х70мк(N)	3 607,53
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х70мк(PE)	3 596,58
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х95мк(N)	4 781,42
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 4х95мк(PE)	4 768,41
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х1,5ок(N,PE)	268,48
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х10ок(N,PE)	770,76
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х120мк(N,PE)	7 230,43
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х16мк(N,PE)	1 123,75
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х185мк(N,PE)	11 389,13
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х2,5ок(N,PE)	332,08
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х240мк(N,PE)	14 185,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х25мк(N,PE)	1 849,37
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х35мк(N,PE)	2 386,53
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х4ок(N,PE)	425,35
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х50мк(N,PE)	3 163,04
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-FRLS-ХЛ 5х70мк(N,PE)	4 348,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 1х185мк	1 890,69
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 1х2,5мкг	59,55
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 1х240мк	2 459,63

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 1х300мк	3 027,74
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 1х40к(РЕ)	73,87
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 1х500мк	4 994,40
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 1х70мк	735,99
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 1х95мк	990,20
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 2х1,5мкг(Н)	110,23
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 2х1,5ок(Н)	117,84
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 2х10ок(Н)	353,43
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 2х150мкг(Н)	4 516,12
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 2х2,5мкг(Н)	144,58
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 2х25мк(Н)	946,67
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 2х25мк(Н)+1х16мк(РЕ)	1 185,84
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 2х40к(Н)	193,33
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 2х60к(Н)	250,31
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х1,5ок	119,19
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х1,5ок(Н,РЕ)	119,19
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х10мкг(Н,РЕ)	473,15
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х10ок	427,82
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х10ок(Н,РЕ)	427,90
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х120мк+1х70мк(Н)	5 437,52
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х120мк+1х70мк(РЕ)	5 427,60
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х120мкг+1х70мкг(РЕ)	5 599,13
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х150мк	5 667,61
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х150мк(Н,РЕ)	5 649,34
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х150мк+1х70мк(Н)	6 430,20
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х150мк+1х70мк(РЕ)	6 420,28
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х150мкг+1х70мкг(РЕ)	6 515,29
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х16мк	660,83
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х16мк(Н,РЕ)	657,77
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х16мкг(Н,РЕ)	685,97
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х185мк	7 006,87
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х185мк(Н,РЕ)	6 983,31
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х185мк+1х95мк(Н)	8 233,55
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х185мк+1х95мк(РЕ)	8 222,06
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х2,5мкг(Н,РЕ)	170,64
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х2,5ок	155,89
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х2,5ок(Н,РЕ)	158,19
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х240мк+1х120мк(Н)	10 268,35
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х240мк+1х120мк(РЕ)	10 254,40
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х240мк(Н,РЕ)	7 922,57
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х25мк	1 178,05
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х25мк(Н,РЕ)	1 173,18

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х25мк+1х16мк(Н)	1 473,00
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х25мк+1х16мк(РЕ)	1 469,88
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х4мкг(Н,РЕ)	227,15
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х4ок	207,70
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х4ок(Н,РЕ)	210,43
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х50мкг+1х25мкг(РЕ)	2 475,73
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х6мкг(Н,РЕ)	298,69
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х6ок	282,00
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х6ок(Н,РЕ)	282,00
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х70мкг(Н,РЕ)	2 496,76
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х70мкг+1х35мкг(РЕ)	3 386,72
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х95мк(Н,РЕ)	3 691,74
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х95мк+1х50мк(Н)	4 344,53
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х95мк+1х50мк(РЕ)	4 337,82
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 3х95мкг+1х50мкг(РЕ)	4 391,21
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х1,5мкг(РЕ)	156,70
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х1,5ок(Н)	166,93
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х1,5ок(РЕ)	166,93
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х10мкг(РЕ)	591,67
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х120мк(Н)	5 792,65
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х120мк(Н)+1х70мк(РЕ)	6 371,42
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х120мк(РЕ)	5 744,67
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х150мк(Н)+1х95мк(РЕ)	8 685,53
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х16мк(Н)	842,49
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х16мк(РЕ)	839,13
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х16мкг(РЕ)	855,54
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х185мк(Н)	8 832,54
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х185мк(РЕ)	8 808,95
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х2,5мкг(РЕ)	210,37
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х2,5ок(Н)	195,48
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х2,5ок(РЕ)	195,48
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х240мк(Н)	11 354,97
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х240мк(Н)+1х120мк(РЕ)	13 554,96
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х240мк(РЕ)	11 326,61
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х240мк(Н)	10 465,02
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х25мкг(РЕ)	1 475,59
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х300мк(Н)+1х150мк(РЕ)	16 613,05
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х35мк(Н)	1 890,03
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х35мк(Н)+1х16мк(РЕ)	2 213,92
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х35мк(РЕ)	1 884,20
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х4мкг(РЕ)	281,57
ХОЛДКАБ РЭВнг(А)-LS 4х50мк(Н)+1х25мк(РЕ)	2 684,90

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х6мкг(РЕ)	386,15
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х70мк(Н)	3 489,15
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х70мк(Н)+1х35мк(РЕ)	4 121,38
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х70мк(РЕ)	3 479,24
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х95мк(Н)	4 644,47
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х95мк(Н)+1х50мк(РЕ)	5 509,44
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 4х95мк(РЕ)	4 632,99
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х1,5ок(Н,РЕ)	171,74
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х10мк(Н,РЕ)	745,56
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х10мкг(Н,РЕ)	709,24
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х10ок(Н,РЕ)	652,20
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х120мк(Н,РЕ)	7 056,70
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х120мкг(Н,РЕ)	7 185,68
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х120мс(Н,РЕ)	6 719,50
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х150мк(Н,РЕ)	8 728,58
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х150мкг(Н,РЕ)	8 866,19
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х16мк(Н,РЕ)	997,23
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х16мкг(Н,РЕ)	1 028,96
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х185мк(Н,РЕ)	10 751,92
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х185мкг(Н,РЕ)	10 742,20
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х2,5мкг(Н,РЕ)	248,37
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х2,5ок(Н,РЕ)	224,05
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х240мк(Н,РЕ)	13 931,71
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х25мк(Н,РЕ)	1 744,83
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х35мк(Н,РЕ)	2 264,86
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х4мкг(Н,РЕ)	348,32
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х50мк(Н,РЕ)	3 029,19
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х50мкг(Н,РЕ)	3 164,28
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х6мк(Н,РЕ)	510,44
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х6мкг(Н,РЕ)	459,29
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х6ок(Н,РЕ)	436,45
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х70мкг(Н,РЕ)	4 335,31
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х70мс(Н,РЕ)	4 114,17
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 5х95мкг(Н,РЕ)	5 686,71
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х120мк	1 236,19
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х2,5мкг(РЕ)	58,98
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х2,5ок	56,95
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х25мк	308,99
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х35мк	402,11
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х4мкг(РЕ)	75,74
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х4ок(РЕ)	73,87
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х6ок(РЕ)	95,11

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х70мк	735,99
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 2х1,5ок(Н)	119,46
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 2х2,5ок(Н)	149,58
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х1,5ок	137,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х1,5ок(Н,РЕ)	137,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х10ок	443,77
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х10ок(Н,РЕ)	443,85
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х16мк	674,89
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х16мк(Н,РЕ)	671,83
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х2,5ок	176,41
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х2,5ок(Н,РЕ)	176,41
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х25мк	1 141,98
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х25мк(Н,РЕ)	1 137,10
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х35мк(Н,РЕ)	1 475,28
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х4ок	230,35
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х4ок(Н,РЕ)	233,08
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк	1 951,19
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк(Н,РЕ)	1 943,98
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х6ок	304,04
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х6ок(Н,РЕ)	304,05
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х70мк	2 685,66
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х70мк(Н,РЕ)	2 675,75
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х1,5ок(Н)	166,93
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х1,5ок(РЕ)	166,93
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х10ок(Н)	554,97
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х10ок(РЕ)	554,85
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х120мк(Н)	5 661,21
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х120мк(РЕ)	5 647,25
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х150мк(Н)	6 972,30
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х150мк(РЕ)	6 955,95
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х16мк(Н)	842,49
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х16мк(РЕ)	839,13
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х185мк(Н)	8 624,68
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х185мк(РЕ)	8 601,09
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х2,5ок(Н)	215,22
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х2,5ок(РЕ)	215,22
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х240мк(Н)	11 097,94
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х240мк(РЕ)	11 069,58
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х25мк(Н)	1 425,63
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х25мк(РЕ)	1 420,55
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х35мк(Н)	1 844,66
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х35мк(РЕ)	1 838,83

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х4ок(Н)	286,74
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х4ок(РЕ)	286,74
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х50мк(Н)	2 443,57
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х50мк(РЕ)	2 436,06
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х6ок(Н)	376,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х6ок(РЕ)	376,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х70мк(Н)	3 406,28
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х70мк(РЕ)	3 396,36
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х95мк(Н)	4 539,19
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 4х95мк(РЕ)	4 527,70
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х1,5ок(Н,РЕ)	193,53
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х10ок(Н,РЕ)	666,28
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х120мк(Н,РЕ)	6 916,99
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х150мк(Н,РЕ)	8 550,54
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х16мк(Н,РЕ)	1 014,17
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х2,5ок(Н,РЕ)	248,01
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х35мк(Н,РЕ)	2 216,36
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х4ок(Н,РЕ)	338,95
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х6ок(Н,РЕ)	448,68
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х70мк(Н,РЕ)	4 113,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 5х95мк(Н,РЕ)	5 523,15
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х1,5ок	45,48
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х10ок	137,07
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х120мк	1 236,19
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х120мкг	1 246,10
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х150мк	1 544,06
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х150мкг	1 516,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х16мк	207,39
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х185мк	2 051,82
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х185мкг	1 860,41
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х2,5ок	56,95
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х240мк	2 613,79
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х240мкг	2 400,90
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х25мк	308,99
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х300мк	3 189,35
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х300мкг	2 935,15
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х35мк	402,11
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х400мк	4 092,07
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х4ок	73,87
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х500мк	5 219,13
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х50мк	535,80
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х50мкг	540,23

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х6ок	95,14
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х70мк	735,99
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х70мкг	747,72
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х95мк	990,20
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х95мкг	971,14
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х1,5ок(Н)	119,46
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х10ок(Н)	353,43
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х120мк(Н)	3 374,04
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х150мк(Н)	4 159,29
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х16мк(Н)	526,64
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х185мк(Н)	5 166,24
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х2,5ок(Н)	149,58
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х240мк(Н)	6 563,95
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х25мк(Н)	903,71
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х35мк(Н)	1 147,89
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х4ок(Н)	193,33
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х50мк(Н)	1 510,10
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х6ок(Н)	250,31
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х70мк(Н)	2 051,45
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 2х95мк(Н)	2 718,59
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5мкг	145,86
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5мкг(Н,РЕ)	144,55
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5ок	137,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5ок(Н,РЕ)	137,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х10мкг(Н,РЕ)	484,56
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х10ок	443,77
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х10ок(Н,РЕ)	443,85
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х120мк	4 456,35
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х120мк(Н,РЕ)	4 442,45
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х150мк	5 505,37
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х150мк(Н,РЕ)	5 487,10
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х150мк+1х70мк(РЕ)	6 245,84
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х16мк	674,89
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х16мк(Н,РЕ)	671,83
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х185мк	6 799,54
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х185мк(Н,РЕ)	6 775,98
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5мкг	191,06
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5мкг(Н,РЕ)	189,45
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5ок	176,41
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5ок(Н,РЕ)	176,41
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х240мк	8 708,10
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х240мк(Н,РЕ)	8 679,77

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х25мк	1 141,52
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х25мк(Н,РЕ)	1 136,64
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х35мк	1 481,11
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х35мк(Н,РЕ)	1 475,28
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х35мкг+1х16мкг(РЕ)	1 725,04
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х4мкг(Н,РЕ)	247,82
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х4ок	233,08
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х4ок(Н,РЕ)	233,08
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х50мк	1 951,19
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х50мк(Н,РЕ)	1 943,98
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х6мкг(Н,РЕ)	321,17
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х6ок	304,04
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х6ок(Н,РЕ)	304,05
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х70мк	2 685,66
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х70мк(Н,РЕ)	2 675,75
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мк	3 599,87
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мк(Н,РЕ)	3 588,39
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5мкг(РЕ)	174,90
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5ок(Н)	166,93
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5ок(РЕ)	166,93
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х10мкг(РЕ)	603,75
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х10ок(Н)	554,97
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х10ок(РЕ)	554,85
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х120мк(Н)	5 661,21
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х120мк(РЕ)	5 613,23
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х120мкг(РЕ)	5 719,07
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х150мк(Н)	7 018,82
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х150мк(РЕ)	7 000,53
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х16мк(Н)	842,49
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х16мк(РЕ)	839,13
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х16мкг(РЕ)	869,17
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х185мк(Н)	8 624,68
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х185мк(РЕ)	8 601,09
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5мкг(Н)	230,11
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5мкг(РЕ)	230,61
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5ок(Н)	215,22
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5ок(РЕ)	215,16
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х240мк(Н)	11 097,94
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х240мк(РЕ)	11 069,58
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х25мк(РЕ)	1 408,07
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х25мкг(РЕ)	1 428,68
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х35мк(Н)	1 844,66

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х35мк(РЕ)	1 824,48
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х35мкг(РЕ)	1 895,59
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х4мкг(РЕ)	303,85
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х4ок(Н)	286,74
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х4ок(РЕ)	286,74
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х50мк(Н)	2 443,57
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х50мк(РЕ)	2 436,06
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х6мкг(РЕ)	396,78
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х6ок(Н)	376,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х6ок(РЕ)	376,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х70мк(Н)	3 406,28
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х70мк(РЕ)	3 396,36
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х95мк(Н)	4 539,19
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 4х95мк(РЕ)	4 527,70
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х1,5мкг(Н,РЕ)	202,95
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х1,5ок(Н,РЕ)	193,53
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х10ок(Н,РЕ)	666,28
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х120мк(Н,РЕ)	6 882,69
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х150мк(Н,РЕ)	8 505,59
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х16мк(Н,РЕ)	1 014,17
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х185мк(Н,РЕ)	10 525,84
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5мкг(Н,РЕ)	270,22
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5ок(Н,РЕ)	248,01
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х240мк(Н,РЕ)	13 652,86
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х25мк(Н,РЕ)	1 705,68
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х35мк(Н,РЕ)	2 216,36
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х4мкг(Н,РЕ)	358,84
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х4ок(Н,РЕ)	338,95
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х50мк(Н,РЕ)	2 963,86
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х6ок(Н,РЕ)	448,68
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х70мк(Н,РЕ)	4 113,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 5х95мк(Н,РЕ)	5 523,15
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 2х1,5мкг(Н)	108,00
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 2х2,5мкг(Н)	143,40
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 3х1,5мкг	127,83
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 3х2,5мкг	170,87
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 3х2,5мкг(Н,РЕ)	168,04
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 4х1,5мкг(Н)	155,69
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 4х1,5мкг(РЕ)	154,39
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 5х1,5мкг(Н,РЕ)	180,83
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 5х2,5мкг(Н,РЕ)	245,36
ХОЛДКАБ РэВнг(С) 5х4мкг(Н,РЕ)	344,35

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-ХЛ 3х16мкг+3х2,5мкг(РЕ)/16	1 266,76
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х1,5мкг+3х0,75мкг(РЕ)	411,75
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х10мкг(N,PE)	635,47
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х10мкг+3х4мкг(РЕ)	917,15
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х120мк(N,PE)/120	5 684,86
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х120мк(N,PE)/35	4 857,24
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х120мк(N,PE)/70	5 184,87
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х120мк/120	5 698,75
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х120мк/35	4 871,13
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х120мк/70	5 198,76
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х120мкг+3х16мкг(РЕ)	5 285,84
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х150мк(N,PE)/150	7 083,98
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х150мк/150	7 102,24
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х150мкг+3х25мкг(РЕ)	6 554,82
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х16мкг(N,PE)	875,33
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х16мкг+3х6мкг(РЕ)	1 256,29
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х185мк(N,PE)/185	8 638,71
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х185мк(N,PE)/95	7 784,09
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х185мк/185	8 662,27
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х185мк/95	7 807,65
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х185мкг+3х35мкг(РЕ)	8 033,96
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х2,5мкг(N,PE)	293,83
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х2,5мкг+3х1мкг(РЕ)	480,95
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х2,5ок	257,90
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)	257,90
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х240мкг+3х50мкг(РЕ)	10 248,00
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х25мкг(N,PE)	1 244,39
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х25мкг+3х4мкг(РЕ)	1 563,28
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х300мкг+3х50мкг(РЕ)	12 194,84
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х35мк(N,PE)/16	1 684,13
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х35мк/16	1 678,73
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х35мкг(N,PE)/16	1 742,97
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х35мкг+3х6мкг(РЕ)	2 000,29
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х4мкг(N,PE)	363,49
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х4мкг+3х1,5мкг(РЕ)	567,13
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х50мкг+3х10мкг(РЕ)	2 627,84
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х6мкг(N,PE)	448,31
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х6мкг+3х2,5мкг(РЕ)	684,47
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х70мк(N,PE)/35	3 102,73
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х70мк/35	3 112,63
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х70мкг+3х10мкг(РЕ)	3 385,11
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х95мк(N,PE)/50	4 134,77

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х95мк(N,PE)/95	4 553,57
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х95мк/50	4 146,24
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х95мк/95	4 565,04
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 3х95мкг+3х16мкг(РЕ)	4 349,54
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х10мкг(РЕ)	761,91
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х10ок(N)	677,78
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х10ок(РЕ)	677,67
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х16мк(N)	990,71
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х16мк(РЕ)	987,35
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х16мкг(РЕ)	1 059,74
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х185мк(N)	8 840,86
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х2,5мкг(РЕ)	338,08
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х2,5ок(N)	302,88
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х2,5ок(РЕ)	302,88
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х25мк(N)	1 500,69
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х25мк(РЕ)	1 495,62
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х35мк(N)	1 929,92
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х35мк(РЕ)	1 924,09
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х4мкг(РЕ)	423,70
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х4ок(N)	383,52
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х4ок(РЕ)	383,52
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х6мкг(РЕ)	529,12
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х6ок(N)	483,39
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х6ок(РЕ)	483,39
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 4х70мкг(РЕ)	3 708,50
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)	1 176,39
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 5х185мк(N,PE)	10 768,57
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)	342,66
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS 5х70мк(N,PE)	4 247,51
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5ок	287,90
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5ок(N,PE)	290,19
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х10ок(N)	721,79
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х10ок(РЕ)	721,67
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х16мк(N)	1 038,72
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х16мк(РЕ)	1 035,36
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х35мк(N)	1 970,67
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х35мк(РЕ)	1 964,83
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х50мк(N)	2 584,93
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х50мк(РЕ)	2 577,43
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х6ок(N)	523,54
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х6ок(РЕ)	523,54
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х70мк(N)	3 574,32

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 4х70мк(РЕ)	3 564,40
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 5х1,5ок(N,PE)	314,49
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 5х10ок(N,PE)	847,59
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 5х16мк(N,PE)	1 230,22
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 5х2,5ок(N,PE)	379,11
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 5х25мк(N,PE)	1 830,66
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 5х4ок(N,PE)	484,09
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 5х50мк(N,PE)	3 153,37
ХОЛДКАБ РэКоПнг(А)-HF-2ХЛ 5х70мк(N,PE)	4 298,83
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 2х16мк(N)	1 258,73
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 2х2,5мк(N)	610,10
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 2х2,5мкг(N)	816,88
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 2х6мк(N)	762,77
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х1,5мкг	771,40
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х1,5мкг(N,PE)	771,39
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х10мкг	1 198,03
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х10мкг(N,PE)	1 198,03
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х16мк(N,PE)	1 469,05
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х2,5мк(N,PE)	651,33
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х2,5мкг	875,40
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х2,5мкг(N,PE)	875,40
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х25мк(N,PE)	1 952,55
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х35мк(N,PE)	2 351,99
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х4мк(N,PE)	727,27
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х4мкг	970,12
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х4мкг(N,PE)	968,32
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х4ок	928,10
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х4ок(N,PE)	928,10
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х6мк(N,PE)	824,57
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х6мкг	1 100,61
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х6мкг(N,PE)	1 100,62
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х6ок	776,49
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 3х6ок(N,PE)	776,49
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х1,5ок(N)	619,15
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х1,5ок(РЕ)	619,14
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х10мкг(N)	1 415,67
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х10мкг(РЕ)	1 415,67
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х120мкг(N)	8 220,04
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х120мкг(РЕ)	8 205,62
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х16мкг(N)	1 787,52
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х16мкг(РЕ)	1 787,51
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х185мкг(N)	11 574,86

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х185мкг(РЕ)	11 550,93
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х2,5мк(РЕ)	704,28
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х2,5мкг(N)	950,66
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х2,5мкг(РЕ)	950,66
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х240мкг(N)	15 810,77
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х240мкг(РЕ)	15 781,88
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х25мкг(N)	2 351,79
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х25мкг(РЕ)	2 351,78
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х4мкг(N)	1 083,83
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х4мкг(РЕ)	1 083,82
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х6мкг(N)	1 086,95
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х6мкг(РЕ)	1 086,95
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х70мкг(N)	5 081,39
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х70мкг(РЕ)	5 092,46
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х1,5мкг(N,PE)	925,62
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х10ок(N,PE)	1 516,56
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х120мкг(N,PE)	9 770,03
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х16мк(N,PE)	1 986,89
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х16мкг(N,PE)	2 069,81
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х185мк(N,PE)	14 393,71
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х185мкг(N,PE)	15 113,61
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х2,5мкг(N,PE)	1 054,81
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х240мкг(N,PE)	18 712,44
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х25мк(N,PE)	2 915,14
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х25мкг(N,PE)	2 461,34
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х35мк(N,PE)	3 611,27
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х35мкг(N,PE)	3 761,61
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х4мкг(N,PE)	1 057,79
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х50мк(N,PE)	4 515,13
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х50мкг(N,PE)	4 672,05
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х6мкг(N,PE)	1 227,22
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х6ок(N,PE)	1 175,56
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х70мк(N,PE)	6 537,98
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х70мкг(N,PE)	6 437,16
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х95мк(N,PE)	8 231,72
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х95мкг(N,PE)	7 928,96
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 2х2,5мкг(N)	535,28
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х1,5ок	467,17
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х1,5ок(N,PE)	467,18
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х10ок	1 105,29
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х10ок(N,PE)	1 105,38
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк(N,PE)	5 904,00

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк	7 782,82
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк(N,PE)	7 764,56
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х16мк	1 301,24
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х16мк(N,PE)	1 298,18
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мк(N,PE)	9 264,58
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5мкг	578,49
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5мкг(N,PE)	575,24
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5ок	533,78
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5ок(N,PE)	533,78
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х25мк	1 796,79
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х25мк(N,PE)	1 791,91
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х35мк	2 189,08
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х35мк(N,PE)	2 183,26
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х4мкг	830,75
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х4мкг(N,PE)	824,50
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х4ок	617,85
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х4ок(N,PE)	620,58
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х6мкг	955,44
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х6мкг(N,PE)	953,23
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х6ок	698,91
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х6ок(N,PE)	699,36
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк	4 935,75
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк(N,PE)	4 924,27
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5ок(N)	524,83
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5ок(PE)	524,83
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х10ок(N)	967,38
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х10ок(PE)	967,26
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х120мк(N)	7 708,89
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х120мк(PE)	7 660,91
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х16мк(N)	1 559,42
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х16мк(PE)	1 556,06
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5мкг(N)	807,68
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5мкг(PE)	806,07
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5ок(N)	602,69
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х25мк(N)	2 130,62
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х25мк(PE)	2 125,55
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х35мк(N)	2 612,22
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х35мк(PE)	2 606,38
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х4мкг(N)	937,37
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х4мкг(PE)	935,47
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х4ок(N)	680,68
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х50мк(N)	3 583,69

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х50мк(PE)	3 576,19
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х6мкг(N)	1 086,78
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х6мкг(PE)	1 084,56
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х70мк(N)	4 713,69
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х70мк(PE)	4 703,78
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х1,5мкг(N,PE)	591,66
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х10мкг(N,PE)	1 427,43
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х10ок(N,PE)	1 292,10
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х120мк(N,PE)	9 119,66
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х150мк(N,PE)	11 072,34
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х16мк(N,PE)	1 791,28
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х2,5ок(N,PE)	640,62
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х25мк(N,PE)	2 475,65
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х35мк(N,PE)	3 295,96
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х4мкг(N,PE)	1 021,58
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х4ок(N,PE)	738,91
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х50мк(N,PE)	4 230,65
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х6ок(N,PE)	856,44
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х70мк(N,PE)	5 544,88
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х95мк(N,PE)	7 573,55
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х1,5ок(N,PE)	494,24
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х10мкг	1 029,52
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х10мкг(N,PE)	1 026,72
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х2,5мкг	595,57
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х2,5мкг(N,PE)	592,29
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х2,5ок	546,89
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)	546,89
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х4мкг	688,63
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х4мкг(N,PE)	682,38
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х4ок	646,22
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 3х4ок(N,PE)	646,23
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х1,5ок(N)	540,26
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х1,5ок(PE)	540,26
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х10мкг(N)	1 255,79
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х10мкг(PE)	1 253,32
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х16мкг(N)	1 656,21
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х16мкг(PE)	1 653,10
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х2,5ок(N)	614,59
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х2,5ок(PE)	614,59
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х25мкг(N)	2 197,34
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х25мкг(PE)	2 192,38
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х35мкг(N)	2 774,61

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х4ок(N)	885,48
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х4ок(PE)	885,48
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х50мк(N)	3 612,76
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х50мк(PE)	3 605,26
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х6ок(N)	1 032,41
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 4х6ок(PE)	1 028,82
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 5х1,5ок(N,PE)	596,50
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 5х10мк(N,PE)	1 451,50
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 5х150мк(N,PE)	11 447,52
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 5х150мс(N,PE)	10 911,58
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 5х185мк(N,PE)	13 873,60
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 5х185мс(N,PE)	13 017,97
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 5х2,5ок(N,PE)	850,34
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 5х25мк(N,PE)	2 560,84
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 5х4ок(N,PE)	817,75
ХОЛДКАБ РЭКПнг(А)-HF-ХЛ 5х50мк(N,PE)	4 279,29
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х10ок	963,64
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)	963,72
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х120мк	6 010,65
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х120мк(N,PE)	5 996,76
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х150мк	7 840,93
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х150мк(N,PE)	7 822,67
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х16мк	1 336,85
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х16мк(N,PE)	1 333,79
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х185мк	9 357,09
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х185мк(N,PE)	9 333,53
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х2,5ок	555,84
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)	555,84
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х25мк	1 840,18
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х25мк(N,PE)	1 835,30
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х35мк	2 226,61
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х35мк(N,PE)	2 232,01
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х4ок	653,95
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)	656,68
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х50мк	2 793,93
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х50мк(N,PE)	2 786,73
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х6ок	933,84
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)	933,85
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х70мк	3 973,20
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х70мк(N,PE)	3 963,29
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х95мк	5 017,73
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 3х95мк(N,PE)	5 006,26

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х10ок(N)	1 120,34
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х10ок(PE)	1 120,22
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х120мк(N)	7 983,45
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х120мк(PE)	7 935,47
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х150мк(N)	9 561,22
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х150мк(PE)	9 542,93
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х16мк(N)	1 599,35
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х16мк(PE)	1 595,99
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х185мк(N)	11 533,54
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х185мк(PE)	11 509,95
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х2,5ок(N)	625,90
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х2,5ок(PE)	625,84
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х25мк(N)	2 178,86
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х25мк(PE)	2 173,79
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х35мк(N)	2 666,33
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х35мк(PE)	2 660,49
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х4ок(N)	890,33
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х4ок(PE)	890,33
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х50мк(N)	3 644,44
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х50мк(PE)	3 636,93
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х6ок(N)	866,09
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х6ок(PE)	866,09
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х70мк(N)	4 791,65
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х70мк(PE)	4 781,73
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х95мк(N)	6 085,34
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 4х95мк(PE)	6 073,85
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)	1 323,89
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х120мк(N,PE)	9 416,73
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х150мк(N,PE)	11 409,86
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)	1 831,95
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)	689,55
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х240мк(N,PE)	18 047,06
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)	3 384,93
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х4ок(N,PE)	826,62
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х50мк(N,PE)	4 297,33
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)	983,10
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х70мк(N,PE)	5 628,97
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS 5х95мк(N,PE)	7 880,43
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5мк(N,PE)	532,39
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5мк(N,PE)	605,58
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS-ХЛ 3х4мк(N,PE)	702,50
ХОЛДКАБ РЭКШвнг(А)-LS-ХЛ 3х6ок	755,38

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 3х60к(N,PE)	755,38
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 4х185мк(N)	11 245,79
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 4х185мк(PE)	11 222,20
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 4х2,50к(PE)	621,31
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 4х240мк(N)	14 096,27
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 4х240мк(PE)	14 067,90
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 4х25мк(PE)	2 158,40
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 4х70мк(N)	4 756,24
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 4х70мк(PE)	4 746,32
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 4х95мк(N)	6 041,81
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 4х95мк(PE)	6 030,33
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х10мк(N,PE)	1 490,69
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х100к(N,PE)	1 317,03
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х120мк(N,PE)	9 174,32
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х150мк(N,PE)	11 132,86
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х150мк(N,PE)	10 914,03
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х16мк(N,PE)	1 819,92
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х2,5мк(N,PE)	748,05
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х25мк(N,PE)	2 508,47
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х35мк(N,PE)	3 364,99
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х4мк(N,PE)	893,21
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х40к(N,PE)	820,69
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х50мк(N,PE)	4 267,94
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х6мк(N,PE)	1 083,18
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х60к(N,PE)	976,13
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х70мк(N,PE)	5 590,95
ХОЛДКАБ РЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х95мк(N,PE)	7 661,67
ХОЛДКАБ РЭКШрнг(C) 3х60к(N,PE)	679,25
ХОЛДКАБ РЭКШрнг(C) 5х16мк(N,PE)	1 774,01
ХОЛДКАБ РЭКШрнг(C)-ХЛ 3х100к(N,PE)	849,01
ХОЛДКАБ РЭКШрнг(C)-ХЛ 3х16мк(N,PE)	1 306,72
ХОЛДКАБ РЭКШрнг(C)-ХЛ 3х2,50к(N,PE)	537,88
ХОЛДКАБ РЭКШрнг(C)-ХЛ 3х25мк(N,PE)	1 777,85
ХОЛДКАБ РЭКШрнг(C)-ХЛ 3х40к(N,PE)	624,98
ХОЛДКАБ РЭКШрнг(C)-ХЛ 3х60к(N,PE)	704,06
ХОЛДКАБ РЭКШрнг(C)-ХЛ 5х16мк(N,PE)	1 774,01
ХОЛДКАБ РЭКШрнг(C)-ХЛ 5х2,50к(N,PE)	647,01
ХОЛДКАБ РЭКШрнг(C)-ХЛ 5х25мк(N,PE)	2 473,78
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 1х240мкг	2 816,39
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 2х1,50к(N)	163,36
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 2х2,50к(N)	205,84
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 3х1,50к	190,20

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 3х1,50к(N,PE)	190,19
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 3х2,50к	231,94
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 3х2,50к(N,PE)	231,94
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 4х1,50к(N)	222,62
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 4х1,50к(PE)	222,61
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 4х2,50к(N)	274,91
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 4х2,50к(PE)	274,91
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 4х240мк(N)	11 711,09
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 4х240мк(PE)	11 680,79
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 5х1,50к(N,PE)	258,30
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 5х16мк(N,PE)	1 112,76
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF 5х40к(N,PE)	420,67
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 1х185мк(PE)	2 225,29
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 1х25мк	493,54
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 2х1,50к(N)	164,09
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 2х2,5мкг(N)	214,03
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 2х2,50к(N)	201,76
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х1,50к	190,91
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х1,50к	194,31
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х100к	516,70
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х16мк(N,PE)	744,28
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х2,5мкг	244,72
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х2,50к	232,73
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х2,50к(N,PE)	232,73
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х2,50к(N,PE)	236,51
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х25мк(N,PE)	1 245,21
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х35мк(N,PE)	1 582,00
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х4мкг	308,71
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х40к	299,81
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х40к(N,PE)	293,75
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х60к	369,33
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х60к(N,PE)	369,33
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х95мк+1х50мк(N)	4 430,35
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 3х95мк+1х50мк(PE)	4 422,03
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 4х100к(PE)	635,15
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 4х120мк(N)	5 954,93
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 4х120мк(PE)	5 939,81
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 4х150мк(N)	7 265,99
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 4х150мк(PE)	7 246,57
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 4х16мк(PE)	924,32
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 4х185мк(N)	9 001,43
ХОЛДКАБ РЭПнг(A)-FRHF-2ХЛ 4х185мк(PE)	8 976,15

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х2,5ок(N)	275,75
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х2,5ок(PE)	275,75
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х240мк(N)	11 474,32
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х240мк(PE)	11 444,02
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х25мк(N)	1 529,24
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х25мк(PE)	1 531,72
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х4ок(N)	352,44
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х4ок(PE)	352,83
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х6ок(N)	448,01
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х6ок(PE)	448,00
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х70мк(N)	3 589,26
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х70мк(PE)	3 578,46
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х95мк(N)	4 741,79
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х95мк(PE)	4 729,40
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х1,5ок(N,PE)	259,12
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х10мк(N,PE)	817,25
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х10ок(N,PE)	766,65
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х120мк(N,PE)	7 208,87
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х120мк(N,PE)	6 680,20
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х150мк(N,PE)	8 905,26
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х16мк(N,PE)	1 114,54
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х185мк(N,PE)	10 910,14
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х240мк(N,PE)	14 140,81
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х25мк(N,PE)	1 832,78
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х35мк(N,PE)	2 370,31
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х4мк(N,PE)	433,79
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х4ок(N,PE)	415,50
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х50мк(N,PE)	3 179,20
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х6ок(N,PE)	531,71
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х6ок(N,PE)	537,31
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х70мк(N,PE)	4 327,01
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х95мк(N,PE)	5 804,82
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х95мк(N,PE)	5 374,45
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 1х16мк	371,35
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 2х1,5ок(N)	162,63
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 2х2,5ок(N)	200,13
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х1,5мк	204,66
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х1,5мк(N,PE)	204,66
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х1,5ок	189,49
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х1,5ок(N,PE)	189,48
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х10ок	514,26
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х10ок(N,PE)	514,26

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2,5ок	231,15
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)	231,15
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 4х2,5ок(N)	274,07
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 4х2,5ок(PE)	274,07
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 4х240мк(N)	11 446,99
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 4х240мк(PE)	11 416,68
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 5х1,5ок(N,PE)	257,47
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 5х150мк(N,PE)	8 884,27
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 5х4ок(N,PE)	413,42
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 5х6ок(N,PE)	529,38
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-FRHF-ХЛ 5х95мк(N,PE)	5 789,88
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 1х500мк	4 958,35
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 1х6ок(PE)	94,91
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 2х1,5ок(N)	118,94
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 2х2,5ок(N)	152,56
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 2х6ок(N)	249,49
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х1,5ок	137,29
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х1,5ок(N,PE)	137,30
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х120мк	4 559,86
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х120мк(N,PE)	4 545,97
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х2,5ок	179,35
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х2,5ок(N,PE)	179,35
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х25мк	1 124,52
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х25мк(N,PE)	1 119,65
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х4ок	229,67
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х4ок(N,PE)	232,40
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х70мк	2 752,24
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х70мк(N,PE)	2 742,34
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х1,5ок(N)	166,38
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х1,5ок(PE)	166,38
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х10ок(N)	553,93
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х10ок(PE)	553,81
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х16мк(N)	841,13
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х16мк(PE)	837,77
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х2,5ок(N)	214,59
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х2,5ок(PE)	214,53
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х50мк(N)	2 426,52
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х50мк(PE)	2 419,02
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х70мк(N)	3 404,18
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х70мк(PE)	3 394,27
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х95мк(N)	4 547,01
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 4х95мк(PE)	4 535,52

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 5х1,5ок(N,PE)	192,93
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 5х10ок(N,PE)	665,16
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 5х16мк(N,PE)	1 012,69
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 5х185мк(N,PE)	10 741,03
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 5х2,5ок(N,PE)	247,32
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 5х25мк(N,PE)	1 680,35
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 5х35мк(N,PE)	2 252,93
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 5х4ок(N,PE)	338,16
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 5х50мк(N,PE)	3 025,64
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 5х70мк(N,PE)	4 197,34
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 5х95мк(N,PE)	5 538,68
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х120мк	1 477,91
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х240мк	2 755,09
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х240мкг	2 560,22
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х500мк	5 363,59
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х6ок	95,14
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х70мк	849,52
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х95мк	1 115,87
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 2х1,5ок(N)	119,46
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 2х2,5мкг(N)	164,62
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 2х2,5ок(N)	149,58
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х1,5ок	137,81
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х1,5ок(N,PE)	137,81
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х10ок	443,77
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х10ок(N,PE)	443,85
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк	4 458,13
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк(N,PE)	4 444,24
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк	5 507,63
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк(N,PE)	5 489,37
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х16мк	674,89
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х16мк(N,PE)	671,83
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х16мкг	704,47
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х16мкг(N,PE)	700,95
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мк	6 802,44
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мк(N,PE)	6 778,88
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5мкг	192,95
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5мкг(N,PE)	189,99
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5ок	176,41
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х2,5ок(N,PE)	176,41
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х240мк	8 711,77
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х240мк(N,PE)	8 683,44
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х25мк	1 140,51

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х25мк(N,PE)	1 135,64
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х35мк	1 470,47
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х35мк(N,PE)	1 475,87
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х4ок	230,35
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х4ок(N,PE)	233,08
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х50мк	1 951,97
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х50мк(N,PE)	1 944,76
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х6ок(N,PE)	304,05
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х70мк	2 686,76
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х70мк(N,PE)	2 676,86
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк	3 599,87
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк(N,PE)	3 588,39
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк+1х50мк(N)	4 424,64
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк+1х50мк(PE)	4 417,20
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5мкг(N)	176,75
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5мкг(PE)	175,45
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5ок(N)	166,93
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5ок(PE)	166,93
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х10ок(N)	554,97
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х10ок(PE)	554,85
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х120мк(N)	5 661,21
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х120мк(PE)	5 613,23
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х120мкг(N)	5 379,48
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х120мкг(PE)	5 364,32
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х150мк(N)	7 018,82
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х150мк(PE)	7 000,53
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х16мк(N)	842,49
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х16мк(PE)	839,13
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х185мк(N)	8 624,68
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х185мк(PE)	8 601,09
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5ок(N)	215,22
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5ок(PE)	215,16
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х240мк(N)	11 097,94
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х240мк(PE)	11 069,58
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х25мк(N)	1 425,63
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х25мк(PE)	1 420,55
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х35мк(N)	1 844,66
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х35мк(PE)	1 838,83
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х4ок(N)	286,74
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х4ок(PE)	286,74
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х50мк(N)	2 443,57
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 4х50мк(PE)	2 436,06

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 4х6ок(Н)	372,55
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 4х6ок(РЕ)	372,55
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 4х70мк(Н)	3 406,28
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 4х70мк(РЕ)	3 396,36
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 4х95мк(РЕ)	4 527,70
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х1,5мкг(Н,РЕ)	203,67
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х1,5ок(Н,РЕ)	193,53
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х10мкг(Н,РЕ)	727,07
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х10ок(Н,РЕ)	666,28
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х120мк(Н,РЕ)	6 913,59
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х150мк(Н,РЕ)	8 550,54
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х16мк(Н,РЕ)	1 014,17
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х185мк(Н,РЕ)	10 526,95
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х2,5мкг(Н,РЕ)	271,22
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х2,5ок(Н,РЕ)	248,01
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х240мк(Н,РЕ)	13 654,89
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х25мк(Н,РЕ)	1 703,89
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х35мк(Н,РЕ)	2 214,35
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х4мкг(Н,РЕ)	360,15
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х4ок(Н,РЕ)	338,95
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х50мк(Н,РЕ)	2 961,56
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х6мкг(Н,РЕ)	473,96
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х6ок(Н,РЕ)	448,68
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х70мк(Н,РЕ)	4 080,55
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х70мк(Н,РЕ)	3 981,96
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х95мк(Н,РЕ)	5 520,06
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 5х95мк(Н,РЕ)	5 288,27
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х120мк	1 234,70
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х150мк	1 542,17
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х150мкг	1 514,76
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х16мк	206,71
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х16мкг	211,30
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х185мкг	1 857,85
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х240мк	2 456,96
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х25мк	308,17
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х35мкг	403,59
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х400мк	3 891,85
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х500мк	4 956,26
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х50мк	633,51
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х50мкг	539,13
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х6мк	106,61
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х70мкг	746,47

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х95мк	1 113,00
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 2х1,5ок(Н)	118,41
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 2х2,5ок(Н)	148,38
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х1,5ок	136,78
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х1,5ок(Н,РЕ)	136,78
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х10ок	441,82
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х10ок(Н,РЕ)	441,90
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х16мк	672,31
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х16мк(Н,РЕ)	669,25
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х2,5ок(Н,РЕ)	175,23
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х25мк	1 137,06
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х25мк(Н,РЕ)	1 132,19
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х35мк	1 475,83
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х35мк(Н,РЕ)	1 470,00
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х4ок	228,99
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х50мк	1 944,96
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х50мк(Н,РЕ)	1 937,75
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х50мк+1х25мк(Н)	2 281,54
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х6ок	302,47
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х6ок(Н,РЕ)	302,47
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х95мк	3 606,76
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х95мк(Н,РЕ)	3 595,28
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х1,5ок(Н)	165,82
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х1,5ок(РЕ)	165,82
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х10ок(Н)	552,90
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х10ок(РЕ)	552,78
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х120мк(Н)	5 691,25
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х120мк(РЕ)	5 643,27
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х150мк(Н)	7 050,87
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х150мк(РЕ)	7 032,58
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х16мк(Н)	839,77
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х16мк(РЕ)	836,41
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х185мк(Н)	8 686,37
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х185мк(РЕ)	8 662,78
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х2,5ок(Н)	213,96
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х240мк(Н)	11 164,61
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х240мк(РЕ)	11 136,24
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х25мк(Н)	1 420,27
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х25мк(РЕ)	1 415,19
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х35мк(Н)	1 838,44
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х35мк(РЕ)	1 832,61
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х4ок(Н)	285,28

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х4ок(РЕ)	285,28
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х50мк(Н)	2 436,17
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х50мк(РЕ)	2 428,66
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х6ок(Н)	375,13
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х6ок(РЕ)	375,13
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х70мк(Н)	3 414,23
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х70мк(РЕ)	3 404,31
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х95мк(Н)	4 547,33
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 4х95мк(РЕ)	4 535,84
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х1,5ок(Н,РЕ)	192,32
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х10мк(Н,РЕ)	742,98
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х10ок(Н,РЕ)	664,03
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х120мк(Н,РЕ)	6 915,84
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х150мк(Н,РЕ)	8 613,38
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х16мк(Н,РЕ)	1 011,21
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х185мк(Н,РЕ)	10 599,65
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х2,5ок(Н,РЕ)	246,64
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х240мк(Н,РЕ)	13 733,35
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х25мк(Н,РЕ)	1 699,85
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х35мк(Н,РЕ)	2 209,61
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х4ок(Н,РЕ)	337,37
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х50мк(Н,РЕ)	2 972,42
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х6мк(Н,РЕ)	508,36
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х6ок(Н,РЕ)	446,85
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х70мк(Н,РЕ)	4 122,67
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 5х95мк(Н,РЕ)	5 554,31
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-FRHF 1х240мк	2 909,90
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х120мк(Н,РЕ)/16	4 674,87
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х120мк/16	4 688,76
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х150мк(Н,РЕ)/25	5 853,50
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х150мк/25	5 871,77
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х185мк(Н,РЕ)/25	7 109,82
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х185мк/25	7 133,38
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х240мк(Н,РЕ)/25	9 078,08
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х240мк/25	9 106,41
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х25мк(Н,РЕ)/16	1 350,27
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х25мк/16	1 355,15
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х35мк(Н,РЕ)/16	1 681,31
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х35мк/16	1 675,91
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х50мк(Н,РЕ)/16	2 154,18
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х50мк/16	2 161,39
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х70мк(Н,РЕ)/16	2 892,51

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х70мк/16	2 902,41
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х95мк(Н,РЕ)/16	3 813,27
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 3х95мк/16	3 824,75
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 4х1,5ок(Н)	242,45
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 4х1,5ок(РЕ)	242,45
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 4х2,5ок(Н)	297,25
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ 4х2,5ок(РЕ)	297,18
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 2х1,5ок(Н)	187,78
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 3х1,5ок	209,01
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 3х1,5ок(Н,РЕ)	209,01
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 3х2,5ок	253,57
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 3х2,5ок(Н,РЕ)	253,57
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 3х240мк(Н,РЕ)/150	10 236,38
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 3х240мк/150	10 264,71
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 3х240мк(Н,РЕ)/120	9 074,32
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 3х240мк/120	9 074,33
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х1,5ок(Н)	243,38
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х1,5ок(РЕ)	243,38
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х10ок(Н)	669,64
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х10ок(РЕ)	669,52
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х16мк(Н)	979,57
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х16мк(РЕ)	976,21
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х2,5ок(Н)	298,28
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х2,5ок(РЕ)	298,22
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х240мк(Н)	11 351,69
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х240мк(РЕ)	11 323,33
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х25мк(Н)	1 485,31
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х25мк(РЕ)	1 480,24
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х35мк(Н)	1 911,37
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х35мк(РЕ)	1 905,54
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х4ок(Н)	378,08
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х4ок(РЕ)	378,08
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х50мк(Н)	2 519,40
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х50мк(РЕ)	2 511,90
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х6ок(Н)	476,98
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х6ок(РЕ)	476,98
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х70мк(Н)	3 496,05
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 4х70мк(РЕ)	3 486,14
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 5х10ок(Н,РЕ)	791,35
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 5х2,5ок(Н,РЕ)	337,67
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 5х35мк(Н,РЕ)	2 290,33
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-НФ-2ХЛ 5х50мк(Н,РЕ)	3 066,26

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-2ХЛ 5х6ок(N,PE)	557,52
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 1х150мк	1 853,46
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 3х2,5ок	251,63
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)	251,63
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 3х4ок	315,44
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 3х4ок(N,PE)	315,45
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 3х6ок	394,00
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 3х6ок(N,PE)	394,00
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 3х70мк	2 775,24
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 3х70мк(N,PE)	2 765,33
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 4х1,5ок(N)	241,52
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 4х16мк(N)	975,53
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 4х16мк(PE)	972,17
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 4х2,5ок(N)	296,21
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 4х2,5ок(PE)	296,21
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 4х25мк(N)	1 479,95
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 4х25мк(PE)	1 474,87
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 4х6ок(N)	474,32
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 4х6ок(PE)	474,33
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 5х16мк(N,PE)	1 159,95
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 5х25мк(N,PE)	1 765,95
ХОЛДКАБ РэПЭнг(А)-HF-ХЛ 5х6ок(N,PE)	554,64
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 2х1,5ок(N)	138,83
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 3х1,5ок(N,PE)	167,02
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 3х10ок(N,PE)	531,31
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)	213,47
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 3х4ок(N,PE)	281,28
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 3х50мк(N,PE)	2 132,80
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 4х150мк(N)	8 161,35
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 4х2,5ок(N)	266,85
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 4х25мк(N)	1 576,36
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 4х4ок(N)	354,08
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 4х50мк(N)	2 761,38
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 4х6ок(N)	463,25
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 4х70мк(N)	3 883,38
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 5х10ок(N,PE)	829,40
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 5х150мк(N,PE)	10 165,35
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 5х2,5ок(N,PE)	320,05
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 5х4ок(N,PE)	428,11
ХОЛДКАБ РэРнг(С)-ХЛ 5х6ок(N,PE)	563,29
ХОЛДКАБ РэЭБаШвнг(А)-FRLS 4х50мк(N)	3 445,88
ХОЛДКАБ РэЭБаШвнг(С)-ХЛ 4х50мк(N)	3 077,53

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х120мк	5 596,96
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х120мк(N,PE)	5 581,86
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х150мк	6 726,07
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х150мк(N,PE)	6 706,67
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х185мк	8 560,23
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х185мк(N,PE)	8 534,97
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х35мк	2 080,28
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х35мк(N,PE)	2 080,27
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х95мк	4 579,85
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 3х95мк(N,PE)	4 567,48
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 4х150мк(N)	8 739,77
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 4х150мк(PE)	8 720,35
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 4х185мк(N)	10 584,18
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-FRHF-ХЛ 4х185мк(PE)	10 558,90
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF 3х1,5ок	397,15
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF 3х1,5ок(N,PE)	397,16
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF 4х1,5ок(N)	442,22
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF 4х1,5ок(PE)	442,22
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мс	6 319,39
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мс(N,PE)	6 319,39
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мс	7 595,20
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мс(N,PE)	7 595,19
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мс	9 122,40
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мс(N,PE)	9 122,39
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х240мс	11 379,12
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х240мс(N,PE)	11 379,12
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мс	5 295,68
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мс(N,PE)	5 295,67
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5ок(N)	452,18
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х1,5ок(PE)	452,18
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х10ок(N)	957,70
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х10ок(PE)	957,58
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х16мк(N)	1 335,99
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х16мк(PE)	1 332,63
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5ок(N)	520,89
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5ок(PE)	520,82
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х240мк(N)	12 788,27
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 4х240мк(PE)	12 759,90
ХОЛДКАБ РэЭБПнг(А)-HF-2ХЛ 5х240мс(N,PE)	14 535,03
ХОЛДКАБ РэЭБШрнг(С)-ХЛ 3х10ок(N,PE)	1 232,08
ХОЛДКАБ РэЭБШрнг(С)-ХЛ 3х16мк(N,PE)	1 795,51
ХОЛДКАБ РэЭБШрнг(С)-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)	631,00

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 1 кВ	
ХОЛДКАБ РэЭБШрнг(С)-ХЛ 3х25мк(N,PE)	2 533,50
ХОЛДКАБ РэЭБШрнг(С)-ХЛ 3х40к(N,PE)	766,65
ХОЛДКАБ РэЭБШрнг(С)-ХЛ 3х60к(N,PE)	929,53
ХОЛДКАБ РэЭБШрнг(С)-ХЛ 4х160к(N)	2 045,35
ХОЛДКАБ РэЭкБаПнг(А)-FRHF-ХЛ 4х50мк(N)/25	3 627,49
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-FRHF 5х150мк(N,PE)	12 610,97
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х2,50к(N)	980,92
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 4х2,50к(PE)	980,92
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-FRHF-2ХЛ 5х185мк(N,PE)	16 089,75
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х16мк	1 620,78
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х10мк(PE)	1 533,80
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х16мк(PE)	1 857,25
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х2,5мк(PE)	764,49
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 4х4мк(PE)	1 045,31
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х1,5мк(N,PE)	1 011,90
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х10мк(N,PE)	1 727,44
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х2,5мк(N,PE)	1 008,10
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х35мк(N,PE)	3 782,46
ХОЛДКАБ РэЭКПнг(А)-HF-2ХЛ 5х6мк(N,PE)	1 352,17
ХОЛДКАБ РэЭКлШрнг(С)-ХЛ 4х150мс(N)/70	15 910,45

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 3 кВ	
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-2ХЛ 1х25мк	577,76
ХОЛДКАБ РэВЭнг(А)-LS-2ХЛ 1х35мк	690,38
ХОЛДКАБ РэЭБШвнг(А)-LS-2ХЛ 3х16мк	1 556,88
ХОЛДКАБ РэЭБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х16мк	1 556,88

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 3,6/6 кВ	
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS-ХЛ 1х120мк/50	2 591,46
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS-ХЛ 1х150мк/50	2 910,72
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS-ХЛ 1х240мк/50	3 898,29
ХОЛДКАБ РэБВ 3х95мк/25	6 227,67
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х120мк/16	7 259,18
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х120мк/25	7 332,61
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х120мк/35	7 430,51
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х150мк/25	8 429,18
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х150мк/35	8 527,09
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х150мк/50	8 673,94

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 3,6/6 кВ	
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х185мк/25	9 839,65
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х185мк/35	9 937,55
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х185мк/50	10 084,40
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х240мк/25	11 951,39
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х240мк/35	12 049,29
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х240мк/50	12 196,14
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х35мк/16	3 359,42
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х50мк/16	3 981,81
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х50мк/25	4 055,24
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х50мк/35	4 153,14
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х70мк/16	4 844,35
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х70мк/25	4 917,77
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х70мк/35	5 015,68
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х95мк/16	6 190,73
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х95мк/25	6 264,16
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х95мк/35	6 362,06
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х95мк/50	6 467,04
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х120мк/16	7 214,52
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х120мк/25	7 287,95
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х120мк/35	7 385,85
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х150мк/25	8 333,07
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х150мк/35	8 430,98
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х150мк/50	8 577,83
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х185мк/25	9 726,30
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х185мк/35	9 824,20
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х240мк/25	11 812,88
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х240мк/35	11 910,79
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х240мк/50	12 057,64
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк/16	3 928,41
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк/25	4 001,84
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк/35	4 099,74
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х70мк/25	4 847,84
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х70мк/35	4 945,75
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х95мк/16	6 154,60
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х95мк/25	6 228,03
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х95мк/35	6 325,93
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х50мк/50	4 238,11
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х120мк/16	7 185,17
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х240мк/70	12 287,88
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/25	7 194,16
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/70	7 634,72
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х35мк/16	3 298,72

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 3,6/6 кВ	
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х35мк/25	3 372,14
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк/35	6 244,72
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк/70	6 587,38
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х120мк/16	7 559,92
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х35мк/16	3 513,92
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х35мк/25	3 611,31
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 1х95мк/16	1 960,70
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х120мк/35	6 512,90
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х185мк/70	9 330,98
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х240мк/35	11 054,01
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х240мс/35	10 007,43
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х70мк/50	4 717,36
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х500мк/70	6 712,92
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х120мк/16	6 144,52
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х185мк/70	8 949,05
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х240мк/70	10 989,37
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х35мк/16	1 210,46
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х185мк/25	8 559,11
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х35мк/16	2 879,71
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мк/16	5 225,70
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мк/35	5 406,70
ХОЛДКАБ РэкВ 3х35мк/16	4 900,54
ХОЛДКАБ РэкВ 3х50мк/16	5 557,48
ХОЛДКАБ РэкВ 3х70мк/16	6 527,73
ХОЛДКАБ РэкВ 3х95мк/16	7 765,10
ХОЛДКАБ РэкВ 3х120мк/16	8 853,35
ХОЛДКАБ РэкВ 3х150мк/25	10 130,68
ХОЛДКАБ РэкВ 3х185мк/25	11 823,78
ХОЛДКАБ РэкВ 3х240мк/25	14 910,46
ХОЛДКАБ РэкВнг(А)-LS 3х35мк/16	5 160,10
ХОЛДКАБ РэкВнг(А)-LS 3х70мк/25	6 900,48
ХОЛДКАБ РэкВнг(А)-LS 3х95мс/25	7 349,46
ХОЛДКАБ РэкВнг(А)-LS 3х120мк/16	9 210,75
ХОЛДКАБ РэкВнг(А)-LS 3х120мс/16	8 286,70
ХОЛДКАБ РэкВнг(А)-LS 3х240мк/25	15 233,57
ХОЛДКАБ РэкВнг(А)-LS 3х240мс/25	12 924,47
ХОЛДКАБ РэкВнг(А)-LS 3х240мс/50	13 210,60
ХОЛДКАБ РэкВнг(А)-LS-ХЛ 3х240мк/70	15 510,41
ХОЛДКАБ РэкВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мк/50	8 359,43
ХОЛДКАБ РэкПнг(А)-HF 3х120мк/16	9 673,35
ХОЛДКАБ РэкПнг(А)-HF 3х120мк/35	9 844,68
ХОЛДКАБ РэкПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/16	9 126,99

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 3,6/6 кВ	
ХОЛДКАБ РэкПнг(А)-HF-2ХЛ 3х50мк/16	5 725,44
ХОЛДКАБ РэкПнг(А)-HF 3х300мк/25	12 959,92
ХОЛДКАБ РэкПнг(А)-HF-2ХЛ 1х400мк/120	6 092,99
ХОЛДКАБ РэкПнг(А)-HF-2ХЛ 3х35мк/16	2 837,75
ХОЛДКАБ РэкПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк/25	7 187,05
ХОЛДКАБ РэкПнг(А)-HF-ХЛ 1х35мк/16	1 202,91
ХОЛДКАБ РэкПнг(А)-HF-ХЛ 3х35мк/16	2 844,57

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 6/10 кВ	
ХОЛДКАБ Вэ-РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х300мк/120	5 407,76
ХОЛДКАБ Вэ-РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х300мк/70	4 923,39
ХОЛДКАБ Вэ-РэБВнг(А)-LS 3х50мк/25	4 496,51
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS 1х400мк/35	5 544,77
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS 1х630мк/240	10 269,92
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS-ХЛ 1х120мк/120	3 426,89
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS-ХЛ 1х150мк/70	3 262,65
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS-ХЛ 1х185мк/120	4 120,18
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS-ХЛ 1х240мк/120	4 708,88
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS-ХЛ 1х240мк/95	4 461,43
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS-ХЛ 1х300мк/95	5 066,49
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF 1х120мк/16	2 419,58
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF 3х70мк/16	5 077,57
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF 3х70мк/25	5 151,00
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х50мк/16	1 546,60
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 3х70мк/25	5 109,52
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк/25	6 230,80
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х35мк/16	1 382,46
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х120мк/16	2 382,91
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х120мк/25	2 479,74
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х150мк/25	2 823,35
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х150мк/25	2 802,99
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х150мк/95	3 477,43
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х185мк/25	3 204,20
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х240мк/25	3 787,80
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х240мк/70	4 190,24
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х300мк/25	4 392,05
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х300мк/50	4 620,53
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х300мк/70	4 793,88
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х400мк/70	5 794,08
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х500мк/35	6 548,01

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 6/10 кВ	
ХОЛДКАБ РэБВ 3х95мс/25	5 737,31
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х35мк/16	3 857,72
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х50мк/16	4 423,08
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х50мк/25	4 496,51
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х50мк/35	4 594,41
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х70мк/16	5 627,29
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х70мк/25	5 700,72
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х70мк/35	5 798,63
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х95мк/16	6 816,00
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х95мк/25	6 889,43
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х95мк/35	6 987,33
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х95мк/50	7 134,19
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х95мк/70	7 313,48
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х95мс/25	6 000,74
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х95мс/35	6 104,34
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х120мк/16	7 824,43
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х120мк/25	7 897,86
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х120мк/35	7 995,77
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х120мс/25	6 956,07
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х120мс/35	7 059,98
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х120мс/70	7 396,28
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х150мк/25	9 012,99
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х150мк/35	9 110,90
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х150мк/50	9 257,75
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х150мс/35	8 010,42
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х150мс/50	8 162,18
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х185мк/25	10 541,26
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х185мк/35	10 639,16
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х185мк/50	10 786,02
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х185мс/25	9 142,08
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х185мс/35	9 245,99
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х185мс/95	9 863,47
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х240мк/25	12 590,34
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х240мк/35	12 688,25
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х240мк/50	12 835,10
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х240мс/35	11 262,45
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х240мс/95	11 880,31
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х35мк/16	3 834,65
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х35мк/25	3 908,08
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк/16	4 349,72
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк/25	4 423,15
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк/35	4 521,05

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 6/10 кВ	
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х70мк/16	5 589,03
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х70мк/25	5 662,45
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х70мк/35	5 760,36
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х95мк/16	6 760,90
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х95мк/25	6 834,32
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х95мк/35	6 932,23
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х95мк/50	7 079,08
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х120мк/16	7 729,96
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х120мк/25	7 803,38
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х120мк/35	7 901,29
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х150мк/25	8 909,22
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х150мк/35	9 007,12
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х150мк/50	9 153,97
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х185мк/25	10 415,13
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х185мк/35	10 513,03
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х240мк/25	12 447,93
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х240мк/35	12 545,84
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-2ХЛ 3х240мк/50	12 692,69
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х35мк/16	3 834,65
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х50мк/16	4 349,72
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х50мк/35	4 521,05
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х70мк/16	5 562,96
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мк/50	7 050,28
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мс/16	5 851,21
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мс/25	5 931,45
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х120мк/50	7 957,54
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х120мк/70	8 212,88
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х120мк/95	8 168,26
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х120мс/16	6 798,82
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х120мс/50	7 142,28
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х120мс/70	7 318,23
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х150мс/25	7 825,77
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х185мс/25	9 056,69
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х185мс/35	9 160,17
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х240мк/25	12 430,17
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х240мк/35	12 528,07
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х240мс/25	11 061,35
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х240мс/35	11 165,13
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х300мс/25	12 968,70
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х35мк/16	3 804,70
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х35мк/25	3 878,13
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х50мк/16	4 365,69

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 6/10 кВ	
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х50мк/25	4 439,11
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х70мк/16	5 562,22
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х70мк/25	5 635,65
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х95мк/25	6 814,03
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х120мк/50	8 059,79
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х120мк/95	8 591,93
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х150мк/25	8 923,82
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х150мк/50	9 168,57
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х150мк/70	9 364,38
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х185мк/25	10 438,81
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF 3х240мк/70	12 916,37
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х35мк/16	3 780,76
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х50мк/16	4 294,02
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х50мк/25	4 367,45
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х70мк/16	5 507,53
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х70мк/25	5 630,51
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х70мк/50	5 825,72
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк/16	6 666,22
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк/25	6 739,64
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х95мк/50	6 984,40
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/16	7 630,14
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/25	7 703,56
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/50	7 948,32
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/70	8 204,77
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк/120	9 877,71
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк/35	8 896,63
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк/70	9 239,29
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мк/25	10 308,54
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мк/50	10 585,61
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-2ХЛ 3х400мк/35	17 667,46
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х35мк/16	4 043,26
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х35мк/25	4 142,95
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х50мк/16	4 617,28
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х70мк/16	5 837,45
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х70мк/35	6 008,78
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х95мк/50	7 423,82
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х120мк/25	8 185,85
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х120мк/35	8 249,41
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х120мк/50	8 396,26
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х120мс/25	6 869,64
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х150мк/50	9 615,58
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-HF-ХЛ 3х240мс/35	11 153,12

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 6/10 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 1х95мк/50	2 397,04
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 1х150мк/50	3 000,92
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 1х185мк/95	3 791,05
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 1х240мк/150	4 917,90
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 1х800мк/70	10 195,30
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х35мк/16	3 426,43
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х50мк/25	4 050,02
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х50мк/35	4 147,92
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х70мк/16	4 850,88
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х70мк/35	5 022,21
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х95мк/16	5 898,62
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х95мк/35	6 069,96
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х95мк/50	6 216,81
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х95мк/70	6 412,61
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х120мк/16	6 916,03
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х120мк/70	7 430,02
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х120мк/95	7 752,26
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х150мк/150	9 362,55
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х150мк/50	8 328,56
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х150мк/70	8 524,37
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х150мк/95	8 853,24
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х185мк/25	9 536,68
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х185мк/95	10 313,20
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х240мк/25	11 516,59
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х240мк/95	12 297,67
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х240мс/25	10 372,36
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х95мк/50	2 348,75
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 1х150мк/50	2 947,91
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк/25	3 853,84
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х50мк/35	3 951,75
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х70мк/25	4 739,56
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х95мк/16	5 733,15
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х95мс/16	5 222,76
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х120мк/16	6 639,94
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х185мк/25	9 146,65
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х240мк/35	11 173,23
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х240мс/35	10 344,71
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-2ХЛ 3х35мк/25	3 366,89
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х95мк/50	2 343,92
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 1х150мк/50	2 942,61
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х50мк/25	3 845,27
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мк/16	5 722,18

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 6/10 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мк/25	5 795,61
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мс/16	5 222,76
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мс/25	5 294,47
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мс/50	5 539,06
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х70мк/16	2 067,28
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х120мк/16	2 760,83
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х150мк/25	3 185,33
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х150мк/35	3 273,20
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х185мк/25	3 600,44
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х240мк/25	4 209,86
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х240мк/35	4 297,73
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х300мк/25	5 035,69
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х300мк/35	5 123,57
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х400мк/35	6 107,67
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х500мк/35	7 225,77
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х630мк/35	8 867,58
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS 1х630мк/50	9 008,18
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF 1х50мк/16	1 776,59
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF 1х70мк/16	2 045,74
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF 1х95мк/16	2 434,19
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF 1х120мк/16	2 736,63
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF 1х150мк/70	3 631,52
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF 1х185мк/70	4 049,91
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF 1х240мк/70	4 594,77
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х35мк/16	1 573,07
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х50мк/16	1 744,13
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х95мк/16	2 397,25
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х150мк/70	3 589,58
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х185мк/70	4 005,49
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-2ХЛ 1х240мк/70	4 549,81
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-ХЛ 1х35мк/16	1 576,97
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-ХЛ 1х95мк/16	2 401,87
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-ХЛ 1х150мк/70	3 594,83
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-ХЛ 1х185мк/70	4 011,05
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-ХЛ 1х240мк/70	4 555,43
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-HF-ХЛ 3х35мк/16	4 476,69
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS 3х35мк/16	5 776,92
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS 3х50мк/16	6 442,38
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS 3х70мк/16	7 533,58
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS 3х95мк/16	8 806,44
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS 3х120мк/16	9 928,42
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS 3х150мк/25	11 310,85

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 6/10 кВ	
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS 3х185мк/120	14 947,16
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS 3х185мс/120	12 457,93
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS 3х185мс/35	11 498,86
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS 3х240мк/25	16 072,80
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS-ХЛ 3х35мк/16	5 738,25
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS-ХЛ 3х50мк/25	6 426,63
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS-ХЛ 3х70мк/25	7 584,73
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мс/16	7 748,37
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS-ХЛ 3х120мс/16	8 761,15
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS-ХЛ 3х150мк/25	11 180,58
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS-ХЛ 3х150мс/25	9 871,55
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS-ХЛ 3х185мс/25	11 284,81
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS-ХЛ 3х240мс/25	13 398,80
ХОЛДКАБ РэКВнг(А)-LS-ХЛ 3х300мс/25	16 347,64
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF 3х95мк/16	9 213,91
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF 3х240мк/25	16 739,82
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х50мк/16	6 305,91
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х70мк/25	7 527,68
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/16	9 810,00
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х120мк/50	10 128,18
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х150мк/50	11 345,70
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мк/150	14 905,67
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х185мк/50	13 832,38
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-HF-2ХЛ 3х240мк/25	15 798,52
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х35мк/16	3 419,63
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х50мк/16	3 919,87
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х50мк/25	3 990,46
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х70мк/16	4 829,26
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х95мс/16	5 411,99
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 1х35мк/16	1 528,58
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 1х50мк/16	1 709,93
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 1х50мк/25	1 797,80
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х120мс/16	6 334,77
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х150мс/25	7 337,86
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х185мс/25	8 539,01
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF 3х240мс/25	10 496,91
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х35мк/25	1 463,10
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х50мк/16	1 539,02
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х95мк/16	2 105,58
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х120мк/50	2 703,84
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х150мк/25	2 719,44
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-2ХЛ 1х185мк/50	3 427,65

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 6/10 кВ	
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 1х240мк/25	3 782,42
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 1х300мк/35	4 474,16
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 1х400мк/120	6 162,96
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х35мк/16	3 242,02
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х50мк/35	3 898,60
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х70мк/16	4 602,95
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х70мк/25	4 725,92
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х70мк/35	4 774,28
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х70мк/50	4 921,13
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х95мк/16	5 658,84
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х95мк/35	5 863,08
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х95мк/50	5 977,02
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х95мс/16	5 336,41
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х120мк/16	6 561,72
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х120мк/35	6 733,05
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х120мк/50	6 879,91
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х150мк/25	7 716,84
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х150мк/35	7 776,43
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х185мк/25	9 075,28
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х185мк/35	9 173,19
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х185мк/50	9 320,04
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х240мк/120	12 017,99
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х240мк/25	11 073,98
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х240мк/35	11 073,61
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х300мс/25	12 262,45
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х50мк/16	1 543,79
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х35мк/16	3 250,02
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х50мк/16	3 735,83
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х70мк/16	4 612,68
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х95мк/16	5 669,81
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х120мк/16	6 573,85
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х185мк/70	9 616,27
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 3х240мк/35	11 089,52
ХОЛДКАБ РэПнг(С) 1х185мк/25	3 137,48

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 8,7/15 кВ	
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS 3х50мк/16	5 418,70
ХОЛДКАБ РэБПнг(А)-НФ 3х50мк/16	5 348,70
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 1х150мк/35	2 970,29
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 1х500мк/120	7 454,37
ХОЛДКАБ РэКПнг(А)-НФ-2ХЛ 3х50мк/35	7 374,42

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 12/20 кВ	
ХОЛДКАБ РэВнг(А)-LS 3х95мк/25	7 307,35
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х95мк/25	8 253,47

Марка кабеля	Масса 1 км кабеля, кг
на напряжение 20,3/35 кВ	
ХОЛДКАБ РэБаВнг(А)-LS-ХЛ 1х240мк/25	4 781,00
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-НФ 1х120мк/25	3 395,57
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-НФ-2ХЛ 1х95мк/25	2 986,79
ХОЛДКАБ РэБаПнг(А)-НФ-2ХЛ 1х150мк/25	3 694,55
ХОЛДКАБ РэБВ 3х240мк/25	16 138,64
ХОЛДКАБ РэБВнг(А) 3х240мк/25	17 112,83
ХОЛДКАБ РэБВнг(А)-LS-ХЛ 3х240мк/25	16 902,65
ХОЛДКАБ РэКаВнг(А)-LS-ХЛ 1х70мк/16	2 930,72
ХОЛДКАБ РэКаПнг(А)-НФ-2ХЛ 1х500мк/95	9 024,63
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-2ХЛ 1х300мк/95	6 278,27
ХОЛДКАБ РэПнг(А)-НФ-ХЛ 1х70мк/16	2 669,84

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ХОЛДКАБ	торговая марка
Без обозначения (после ХОЛДКАБ)	токопроводящая жила медная
А	токопроводящая жила алюминиевая
Рэ	изоляции из этиленпропиленовой резины
Э	экран из лент или проволок
Эк	двойной экран из медных лент и повива проволок
Б	броня из стальных оцинкованных лент
Ба	броня из алюминиевых лент или лент из алюминиевого сплава
К	броня из круглых стальных оцинкованных проволок;
Ка	броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава
Кп	броня из плоских стальных оцинкованных проволок
Ко	броня из стальных оцинкованных проволок в виде обмотки
П	наружная оболочка или защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или терморезистивного безгалогенного негорючего компаунда
В	наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика
Р	наружная оболочка из резины, не распространяющей горение
Шв	защитный шланг из поливинилхлоридного пластика
Шр	защитный шланг из резины, не распространяющей горение
2ХЛ	холодостойкое исполнение
нг(А)	кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ
нг(С)	кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории С по ГОСТ 31565
нг(А)-LS	кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением по категории А по ГОСТ 31565
нг(А)-HF	кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении по категории А по ГОСТ 31565
нг(А)-FRLS	кабель огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением по категории А по ГОСТ 31565
нг(А)-FRHF	кабель огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении по категории А по ГОСТ 31565
о	жила однопроволочная
м	жила многопроволочная
к	жила круглой формы
с	жила секторной формы
г	жила гибкая

Информация, приведенная в данном издании, не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Массы, конструктивные размеры и технические характеристики кабелей приведены в качестве справочного материала и носят исключительно информационный характер.

В связи с постоянно идущим на предприятии процессом совершенствования технологий и расширения ассортимента производимой продукции мы оставляем за собой право на изменение конструкций и технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь к специалистам Холдинга.



8-800-7000-100



hkaeholdcable.com



www.holdcable.com